


БА 26784

5485.

Ліна Купала.

РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО

ДРАМА у 5-х АКТАХ.



— 485 —

ВІЛЬНЯ ————— 1919.

БА26784

Выдавецтва Менскага Камісарыяту Асьвёты.

Янка Купала.

51

РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО.

ДРАМА у 5-цёх АКТАХ.

Бел. спрэдл бд 26784
1994 г.

ВІЛЬНЯ ————— 1919.
ДРУГАРНЯ „ПРАМЕНЬ“

25.04.2009

АСОВЫ ВЫСТУПАЮЧЫЯ У ДРАМЕ.

ЛЯВОН ЗЯБЛІК, пажылы гаспадар, кульгавы, гадоў над 50.

МАРЫЛЯ, яго жонка, нараклівая, але станаў-
кайя кабеўціна, замучаная жыцьцём, худая, гадоў 48.

Дзёці Зяблікаў.

СЫМОН, 24 г. Дужы і здаровы мужчына, у са-
мым расцьцвёце лёт. Горды і адважны. Знае сабе
цану і вёрыць у сваю сілу і моц. Відаць з усяго,
што ён трymаў гаспадарку ўсю ў сваіх руках. Зя-
мля для яго ўсім чиста на съвёце, і за гэту зямлю
татоў пайсьці на самыя страшныя рэчы. Калі з па-
днятай галавешкай ідзе ў съвёт, кажучы апошнія
слова: „па Бацькаўшчыну!“ то здаецца, што гэта
волат-асілак узьняўся з зямлі, каб цэлым съвётом
здрыгнуць.

ОСЬКА, 18 г. Кволая дзяўчынка, пранікнутая
містычнасцю, мэлянхолічная якбы ад съвёту
гэтага адарваная. Гаворыць, часта тое, што і сама
добра не разумее, якбы ў экстазе ці ў поўсьнене
якім. Любіць яснату і квёткі. Душа ўражлівая,
неадгадная. Ня можа пагадзіць акружжаочага, буд-
няга і трывожнага жыцьця з сваймі думкамі-снамі
напоў дзяціннымі. Носіць беларускую вопратку.

ДАНІЛКА, 14 г. Разумны хлапец не па сваіх
гадох, чамусьці лічуць яго скарэй за дурнаватага,

чымся за разумнага. Щікавіцца ўсім чыста, але часта неўпад ад задаё пытаньні. Яму ўсё патураюць мала зварочаваючы на яго асобу ўвагі.

АЛЕНКА, 7 г. і ЮРКА, 6 г. Худзен'кія, босыя, толькі ў кашульках дзёпі. Ува ўсіх актах драмы найбольш нёма паміж сабой гуляюць або съпяць.

СТАРАЦ, гадоў пад 70. Абчэпаны торбамі. Відаць, што ўсё яго любяць і шчыра вітаюць. Дабрата і спакой б'е з яго твару. Крыху згорбіўшыся ад старасыці. Гаворыць проста, бяз лішняе жабрацкае жаласылівасыці.

ПАНІЧ, гадоў 23, адзéўшыся папанску, на брыдкі. Відаць, што многа аб сабе думае. Ходзіць з палачкай у руках, якой у часе гутаркі памахавае.

НЕЗНАЕМЫ, гадоў 35. Крэпячы мужчына. Воня пратка на ім чорная, крамная. Гаворыць крыху з палачкай, з суважнай павагай, цвёрда. Вéрыць у тое, што гаворыць, і ў голасе чутно, што не на-гавараравае, а скарэй загадавае. З усяго відаць, што чалавéк ён поўны ідэі, у якую сам вéрыць і якой хацеў-бы, каб цэлы съвёт напоўніўся.

ДВОЕ ДВОРНЫХ ЛЮДЗЕЙ.

Реч дзеесца ў 1905 г. Пёршы акт у хане, а 1-шта чатыры—на руйне таёж самае хаты.

АКТ ПЕРШЫ.

Час каля Купальля. Паўдня. Хата Зябліка.

Марыля—хворая: то сядзіць, то ляжыць на ложку. Данілка на зямлі скрыпку майструе. Старац сівы як галуб, абчэпаны торбамі і з кіем у руках сядзіць на лаве.

ЗЬЯВА I.

МАРЫЛЯ — ДАНІЛКА — СТАРАЦ.

СТАРАЦ. Так, так пані гаспадыня! Заўсёды бяду вядзé, але ніколі ня трэба здавацца. Ліха перамéлецца і ўсё добра будзе. Калісь і мяне цікалі няшчасыці з усіх бакоў, а цяпер... Э! Што казаць? — Жыву сабé і гора ніякага ня знаю. Торбачкі за плéчы, кій сукаваты ў рукі і хаджу сабé як ні ў чым нябывала па дарожках—пuczявінках. Так, так, пані гаспадыня!

МАРЫЛЯ (гавора з трудом). Гэта-ж толькі падумашь, дзéдка. Мала ўсялякага безгалоўя, а тут на! табé яшчэ гэта хвароба. Лéta не за гарою, скора касьба пачнéцца, жніво, работы гібелль, а ты ляжы тут прыкаванай да ложка, як пакутніца якая. Ляпéй хай-бы ўжо сымéртачка прыйшла на маю галаву няшчасную, дык хаты-бы хаты не завалівала. Не так я вясну спатыкала і праводзіла, як мнé сёлета прыйшлося, ох, ня так, як і сам знаеш! (Кашляе). А гэты суд у майго з дваром... То-ж не давядзі ты Божанька! Гаспадарку ўсю змарнавалі,

да вяма нічога дайшлі, і сягоныня ўжо ня ведаеш чалавéк, дзе заўтра сонейка прыдзеца сустрэцішь. Ох, Божа ты наш справядлівы, за якія грахі цяжкія караеш ты нашу сямейку! Ах, як-же цяжанька! Падай мнé вады Данілка (Данілка падаё).

ДАНІЛКА. Праўду мамка кажа. Страшэнна нягодна жыць на съвёце. Вось хопьбы і мнé такая бяда зрабілася: скрыпку старую, што была ў мяне ранеё, татка са злосыці паламаў, а цяпер і рабі што хочаш Пакуль-жа я новую такую змайструю... Ну, але затое калі і зраблю, дык вота-ж зайграю— пэлы съвёт дзіву дасца!

СТАРАЦ. А гдзе-ж гаспадар ваш, пані гаспадыня?

ДАНІЛКА Тата пайшоў у двор прасіца, каб яшчэ тр хі пачакалі і не выкідалі нас адгэтуль.

МАРЫЛЯ. Так, так. Сягоныня зыйшоў час наш выехаць, а мой нічога яшчэ сабé не прыстараўся.

СТАРАЦ. Дрэнна, вέльмі дрэнна, калі так выходитзе. Свайго ня мёўши — трэба лёгчы спаць ня ёўши.

ДАНІЛКА. Вось табé дык добра дзéдка: з аднай хаты выкінуць дык у другую пойдзеш.

МАРЫЛЯ. Усё-ж да апошняга часу думалі, што за намі зямлю прызнаюць, тым часам наадварот выйшла.

СТАРАЦ. Так, так пані гаспадыня. Чалавéк страляе, а чорт кулю носе.

МАРЫЛЯ. Мой-же чалавéк — каб вы, дзéдка, бачылі: за апошні час як набраў сабé нéчага ў галаву, дык проста з разуму зыходзе. Учарнёў, асу-нуўся, азыс, толькі таўпéхаецца з кутаў кут, як сам ня свой. Баюся, дзéдка, вέльмі баюся, каб з ім, барапі Божа чаго благога ня сталася.

ЗЬЯВА II.

ТЫЯ-Ж і СЫМОН.

СЫМОН. (уходзе з тапаром і кладзé яго за лаву). Щі тата яшчэ не вярнуўся?

МАРЫЛЯ і ДАНІЛКА. Не, нямашака яшчэ.

СЫМОН. А дзёдка ўсё госьціць у нас!

СТАРАЦ. Але, сынку мой. З мамкай тваёй загаварыліся аб спрахах вашых хатніх. Як уважаю, то ня лёганькі будзеце мέць сёлетні гадок.

СЫМОН. Э! Нічога, дзядочак. Пакуль будзе хоць якая малая магчымасць, то не дадземся жыўцом ваўку ў зубы. Палядзіш!

СТАРАЦ. Сымела, сынку мой, варожыш. Можа і недасіся ваўку ў зубы, але жыцьцё бярэ ў сваё лапы, ох, як бярэ! Не такія яшчэ дужыя і сымёлыя здающца на яго ласку і няласку. Так, так, сынку мой! Адвага наша — адно, а жыцьцё — другое, і найбольш вéрх бярэ гэта апошняе.

СЫМОН. А мы з тата не папусьцімся, дык што-ж з намі гэта жыцьцё зробе?

СТАРАЦ. Тата ўжо ня дуж твой.

СЫМОН. Ну, то ў мяне сілы хопіць — за яго, за сябё, за ўсіх нас.

СТАРАЦ. Дай Божа, дай Божа, каб табе гэтай сілачкі ставала да канца жыцьця. Бяда толькі, што сіла людзкая не заўсёды на дабро ідзе.

СЫМОН. Я і ня думаю з сваёй сілай у цемнякі, ці разбойнікі пайсьці.

СТАРАЦ. Не кажу табе гэтага, сынку мой, але моладасць сваё права мае. Я сам быў маладым!

МАРЫЛЯ. Нічога яму дзёдка не ўгаворыш. Ни такой падатлівай натуры ён у мяне ўдаўся. Хоць галавой наложыць, а свайго мусіць дапяць.

ДАНІЛКА. Сымонка, ты па мнё пайшоў: і я хоць галавой наляжу, а скрыпачку такі зраблю сабе новую!

СЫМОН. Які я ўжо ўдаўся, такі і буду, а свайго ў крыўду не папушчу, хоць-бы там съвёт да гары нагамі перакуліўся. Бяда — часу няма балей гаварыць аб гэтым. Пайду, можа тату сустэрну. Карціць мяне давéдаца, што там яму ў дварэ сказали.

ЗЬЯВА III.

МАРЫЛЯ — ДАНІЛКА — СТАРАЦ.

СТАРАЦ. Ох, маці, маці! Высака твой сынок падымашца хоча, але каб нізка часам не зваліўся.

МАРЫЛЯ. Цяжанька мнэ з ім якую радачку даць. Змалку дзён такі: як толькі нарадзіўся, дык і то сябё паказаў: грудзей ня прыняў, так, без малака, качаўся. Я тады ў двор за мамку засталася.

СТАРАЦ. Гартаунéйши і выйшаў ён за тое. А ў дварэ, кажуць, перамéны цяпér вялікія пайшли.

МАРЫЛЯ. Але, дзéдка — перамéны. Як вярнуўся малады паніч нéдзе з далéкага краю, з наўкуаў, дык усё пайшло ўвёрх дном — усіх чыншавікоў сталі чысьціць. Не чакае, пакуль суды пакончацца, а напéрад за ўсіх заставы кладзé і высяляе; з намі так сама выйшла.

СТАРАЦ. Вéдаю, вéдаю паві гаспадыня! Стaryя парадкі раскідаюць па сёвеце, а новых, лéпых, нéшта ня відаць і ня відаць.

ДАНІЛКА. Як уважаю, то мусіць толькі я адзін новым парадкам на сваёй новай іскрыпцы зайграю

ЗЬЯВА IV.

ТЫЯ-Ж і ЗОСЬКА.

ЗОСЬКА (уходзе з квéткамі ў руках). Аа! Дзя-
дочак к нам на госьці прыплёўся.

СТАРАЦ. Так, так, мая дачушка! Прыплёўся божым словам вас пахваліць; зараз далéй папляту-
ся з тым самым.

ЗОСЬКА (падсаджаваючыся к старцу). Добра,
што я дзéдку тут застала: маю просьбу да цябé.

СТАРАЦ. Слухаю, мая дачушка, слухаю. Хэ-
хэ-хэ! Думаў, што я толькі ўсё мушу прасіць, ажно
як бачу, то і ў мянé прасіць нéчага хочуць. Хэ-
хэ-хэ! Яшчэ распанéю з гэтакага гонару.

ЗОСЬКА. Дзéдка заўсёды жартуе з мянé, а я

толькі буду прасіць таго, чаго ўсё людзі цябё ве-
чна просяць.

ДАНІЛКА. Ну, значыць прапала дзéдава
панства!

ЗОСЬКА. На, вось табé, дзéдачка, квéтак
трошкі, а ты памаліся... за здаровейка...

СТАРАЦ. За чыё, мая дачушка: за татава,
матчына, а можа?...

ЗОСЬКА (нахіляючыся к старцу, каб маці і Да-
нілка ня чулі). Памаліся, дзéдка, за здароўе нашага
паніча

СТАРАЦ. Добра, дзéтачка! Я за ўсіх малюся-
за каго толькі просяць — і за жывых і за нябош
чыкáў. Толькі вось, што я з тваймі гэтымі квéткамі
рабішь буду?

ЗОСЬКА. Як будзеш, дзéдка, у цэркаўцы, дык
на аброзок іх павесь.

ДАНІЛКА. Або к сваёй торбачцы прышпілі,
каб харашэй выглядала.

СТАРАЦ. Праўда, сынку мой. Як прыгажэй
будзе выглядаць, то можа і кідаць балéй будуць.

ЗОСЬКА. Абы толькі не камéньнем, дзéдка.

СТАРАЦ. Хэ-хэ-хэ. Усяк бывае, дзéткі маé,
усяк! Хто хлéбам, хто каменем, а кожны нéчым
ды кіне. (Зьбіраецца выходзіць).

МАРЫЛЯ. Ужо, дзéдка, выходзіць ад нас?

СТАРАЦ. Ужо, пані гаспадыня, ужо! Не ся-
дзіцца мнé доўга на адным мéйсцы. І так па ка-
пельцы ўсюды гора назьбіраеш чалавéчага, ажно
несыці цяжанька, а што-ж бы было, каб даўжэй
засéджываўся у ваднэй хаце? Хэ-хэ-хэ! Шчасльіва
аставаецца! Слава Хрысту!

УСЕ. Слава! Слава! І на ўвéкі вякоў.

ЗЬЯВА V.

МАРЫЛЯ — ЗОСЬКА — ДАНІЛКА.

ЗОСЬКА (садзячыся каля маткі на ложку). Ма-
мачка, бачыце, якія прыгожанькія квéтачкі?

МАРЫЛЯ. Бачу, бачу, хоць як праз сётку: туман нейкі ў вачох стаіць. Але дзе ты гэта лётаеш? Упыну на цябё нямашака ніякага.

ЗОСЬКА. Не сяліцца міне, мамачка, ў хаце: тут нейк так душна, дык я ўзяла і пабегла на сенажаць. Там хадзіла сабе калі рэчкі і квётачкі для цябё вось гэтая рвала; ты-ж іх калісі, як зларова была, так любіла!.. Ах, мамачка, як цяпёр хораша на сенажаці! Травіца зелянёнецца, квётачкі цвітуць, ой, як прыгожа цвітуць! А вольхі над рэчкай так лісточкамі шалясьцяць, так шапацяць, як быццам штосьці дужа цікава хочуць табе расказаць! Мамка, мамка! Ты здаёцца заснула? Ці чуеш, што я табе кажу?

МАРЫЛЯ. Чую, міленькая, чую, хоць у вушох шуміць, як у млынё якім.

ЗОСЬКА. Сонейка яснае сьвёціць і грэе, ах, як сонейка грэе і сьвёціць! А птушачкі пяюць аж заліваюцца! Так цёпла, так прыгожа на сьвёце! Мамка, а як табе?

МАРЫЛЯ. Міне, дзёткі, халодна і жудка.

ЗОСЬКА. Не гаварэце так, мамка, а то і міне робіцца халодна і жудка ад тваіх слоў... Ага! Нарвала, значыцца, я табе квётачкаў, падыйшла к-рэчцы, нагнулася і гляджуся ў вадзіцу, як у люстэрку, як раз я другая там адсвёчаваюся. Заглядзелася гэтак, аж некта хапёль мянё ў пояс! я ў крык, вырывацца, гляджу, аж гэта паніч з двара. І так стаў абыймаць мянё і цалаваць! Я стузянулася раз, другі і вырвалася. Але які ён прыгожанькі, каб мамка бачыла!

МАРЫЛЯ. Ведама, паніч! (У бок). Сваймі грудзьмі, што і яе выкарміла, а ён... (да Зоські). Не зайдайся вельмі з ім, дачушка.

ЗОСЬКА. Я ж нічога, мамачка. (Пауза). Ах, каб ведала, мамка, які я сон сягоныня сыніла?! Хочаш, дык я расскажу.

ДАНІЛКА. Раскажы, Зоська, расскажы! Бо і я-ж люблю вельмі сны сыніць. Толькі пачакай — я малых паклічу, хай і яны паслушаюць (выходзіць і пера часіну варочаецца з Алenkай і Юркам).

ЗЬЯВА VI.

ТЫЯ-К і АЛЕНКА з ЮРКАМ.

ДАНІЛКА. (да Аленкі і Юркі). Ну, садзéцся,
малыя! Толькі ціха будзьце! Зоська сон будзе рас-
казаваць. (Аленка і Юрка садзяцца на зямлі каля
матчынага ложка). Ну, пачынай, Зоська! Мы гатовы!

ЗОСЬКА. Здаёцца прыйшоў да нас у хату нé-
хта такі нязвычайны — на галавé мéсяц, у руцэ
сонца трymае: прыйшоў ён і кажа: „Годзе вам тут
сядзéць, годзе гíбéць, хадzéце за мной!“ Мы спa-
чатку, здаёцца, перапужаліся, а пасля нічога. Ен
так добра на нас паглядзéў, аж быццам у вачох
яго сылёзы зас্বяціліся. Сабраліся мы ўсё — ты,
тата, я, Сымон, Данілка і малыя, ды пайшлі гэтак
за ім кінуўши і хату і гаспадарку ўсю сваю. Як
толькі мы выйшлі — ён і каже: „што-б там перад
вамі, ці за вамі не рабілася — не аглядавайцесь
назад, а йдзéце за мной усё напéрад, усё напéрад!“
Ішлі мы гэтак, ішлі, ажно бачым — нéйкае кругом
нас страшэннае балота: гадзіны, вужакі, сыліўні так
і капашаць, як у гаршку які...

ДАНІЛКА. Ай-я-я! Вужакі і сыліўні?!

ЗОСЬКА. Але нас крануць баяцца: ён усё іх
сонцам адстрашавае, — толькі сыкаюць і выкру-
чаваюцца. Мінулі мы гэта балота вужачае, ідзём,—
ажно ўвыйшлі мы ў ўёмны лямюсенькі, лзікі лéс.
Вéцер у галінах трашчыць і сывішча, зывяр'ё ўсяля-
кае вые, зубамі ляскоча, на нас кідаецца...

ДАНІЛКА. Божухна! Зывяр'ё ўсялякае. Вось
жудасьць! Я, мусіць, памёр-бы там са страху.

ЗОСЬКА. Але крануць ня сымеюць — ён і іх,
— як вужак, — усё сонцам адганяе. Перайшлі мы
гэты зывярыны лéс, ідзём — ажно ўходзім на вя-
лікае-вялікае поле пяшчанае — віхор толькі арэ
ды барапуе, ды толькі дзе-ня-дзе на полі гэтым тыр-
чаць пасохшыя вольхі, вéрбы, асіны. Па гэтym
дзярэўі — з аднаго на другое — пералятаюць птуш-
кі нéйкія чорныя, такія страшныя, жудасна і ска-
заць! Да нас падлятаюць, распускаюць капцыры,

раззяўліваюць глюгі, — здаёцца разыцзёрці і глы-
нуць нас хочуць.

ДАНІЛКА. Ах, як страшна! Балазе, што хоць
мянё ня глынулі.

ЗОСЬКА. Але нічога: яго—нашага павадыра—
і сонца баяцца. Мінулі гэта поле птушынае, ідзём.
Нарэшце затрымаліся ў тым месцы, дзе вясёлка
спускалася. Тут ён ізноў так кажа: — „Ідзéце за
меной съледам па гэтай шматкалёрнай дарожцы!“ Мы
ўзьдзівіліся, але што ты зробіш? — пайшлі. І па-
дымаемся што раз выжэй, выжэй, мінулі хмары,
вобалакі, аж да самых зорак забраліся, а там, па
млéчнай пущіне, з зоркі на зорку пераскаківаючы,
цягнёмся далéй; а зоркі хоць съвёцяцца, але не
пякунца: як па квéтаках гэтых ступаем па іх...

ДАНІЛЯ. А ўночы не калоліся гэныя зоркі?

ЗОСЬКА. І прыйшлі мы ў нéйкую харошую
краіну, якой я ў жыцьці ня бачыла, ня чула і ня
съніла. Зіхацістый квéткі скрэзь разсыпаны, як тыя
зоркі, што мы ішлі па іх: сады нéйкія нянаскія
так цвітуць, так цвітуць, куды прыгажэй, як на-
шы вішні ды яблыны! На гэтых садох калышуцца
птушкі райскія — пер'е іх, як брылянтамі ўсыпа-
на і дыямэнтамі; а плюць яны — міліён салавéй-
каў нашых так не патрапе. У садох па далінках рэч-
кі бягуць, а вадзіца так пераліваецца, як бы сон-
ца ў тых шкéлках, што мы бачылі пры падсвéчні-
ках у цэркаўцы!.. Ідзём гэтым садам-раем, ды ідзём
ажно калі паглядзім!.. Стайць палац відам ня віда-
ны, слыхам ня слыханы: увесь зіхаціць, якбы з са-
мага сонца быў зроблены: съцёны залатыя-залатыя,
а страха бліскучымі маланкамі пакрыта. Увайшлі
мы ў гэны палац, азіраемся навокал, і што-ж? —
На самым пачэсным месцы сядзіць съвяты Спас,
а каля яго Матка Боская, съвяты Юр'я, Мікола
і Ільля!

ДАНІЛКА. Навет Ільля і Мікола! Вось дык дзіва!

ЗОСЬКА. І шмат, шмат, усялякіх съвятых
мéньшых і большых! Падыйшлі мы к Спасу, а ён,

добрانькі, і кажа: — „годае вам на зямлі пакутаваць, прыйшла ўжо пара са мной вам разам панаўваць! Святы Пётра, — тут паказаў ён на гэнага, што нас вёў, — будзе над вамі апеку мέць на вёкі вёчныя”... (пауза).

ДАНІЛКА. Ну, а далёй, што было?

ЗОСЬКА. Нічога! Тут я прабудзілася.

ДАНІЛКА. Шкода, што мы там не асталіся. Там-бы можа і скрышку памаглі скарэй зрабіць.

ЗОСЬКА. Мамка, ці ты ўсё чула? Ну, як па твойму: д бры сон, ці не?

МАРЫЛЯ. Чаму ня чула. Добры сон, вельмі добры сон! Бог яшчэ на нас, як відаць, не забыўся, а я думала...

ЗОСЬКА. Вось і тата ідзэ! (Уходзе Лявон і садзіца за сталом. Аленка і Юрка выходзяць).

ЗЬЯВА VII.

МАРЫЛЯ-ЗОСЬКА-ДАНІЛКА-ЛЯВОН.

ЛЯВОН. Ну, што? Як маці?

ЗОСЬКА. Нічога! Мамка сягонняня якбы веселей трохі.

МАРЫЛЯ. (закашляўшыся). Абач, і ты ўжо прыйшоў! Што ж там чуў?

ЛЯВОН. Што чуў, што чуў?! Старую песьню: не адпускаецца. Сягонняня высяляць будуць: ужо хурманкі ў іх наладжаны.

МАРЫЛЯ. Такі сягонняня! А я і з ложка не магу зыйсьці. Якожа гэта будзе?

ЛЯВОН (з гаркатою). Нічога! Вынясуць, як княгіню якую. Не бядуй па гэтым.

ЗОСЬКА. А якожа будзе з пасёвамі? Ня-ужо нам і пажаць не дадуць?

ДАНІЛКА. Вось дурная! Як жаць ня будзеш, дык мёныш работы будзе, а то ўжо і так па самыя вуши мнё гэта гаспадарка дадзела: цягам рабі ды рабі!

МАРЫЛЯ. Куды ж мы дзёнемся?

ЛЯВОН. Нікуды! У чыстае поле!..

МАРЫЛЯ. Можа да каго з суседзяў можна было-бы перабрацца да часу. Не прасіўся?

ЛЯВОН. Прасіўся і маліўся. У вадных няма мейсца, другія баяцца: адвячачь яшчэ, кажуць, будзем; з судам і законам ня жарты.

ЗОСЬКА. Дык як, будзе, татка?

ЛЯВОН. Так будзе, як будзе! Ты, Сымон і Данілка служыць пойдзеце, а я з маткай вашай і з мэнышымі жабраваць пайду. Вось што будзе!

ДАНІЛКА. І я пайду жабраваць. Не хачу служыць.

ЗОСЬКА (глуха). Служыць пойдзем!..

МАРЫЛЯ. У жабраніну іесьці!.. Божа, Божа!

ЛЯВОН (якбы сам да сябё). Служыць і жабраваць! Ха-ха-ха! Зяблікі служыць і жабраваць! Бацькі і дзяды жылі на гэтым куску зямелькі. Вечна думалі жыць. Чынш плацілі, талаку рабілі ў двор, як паншчыну якую; пасеку карчавалі, будаваліся.. вечна думалі жыць, а цяпёр!. Цяпёр сын і ўнуки служыць і жабраваць... гаспадарскія сын і ўнуки. Ха-ха-ха! (Плзé к парогу, п'ё воду і ўзноў садзіцца).

МАРЫЛЯ. Я казала, што нічога ня выйдзе. Ці з багатым бéднаму судзіцца? Пакуль з багатага— пух, то з бéднага дух. Цэльня вёскі такіх, як мы, з хат у поле вывозілі ад пасёваў, ад усяго добра,

ЛЯВОН. А чаму старавёры выйграі, хось пазней за бацькавага дзéда ў Баркох пасялліся? Чаму?

МАРЫЛЯ. Бо, відаць, для іх права другое.

ЛЯВОН. Ня ўсё роўна людзі?

МАРЫЛЯ (кашляючы). Усё роўна, ды мусіць ня ўсё роўна. Але каб ня слухаў гэтага свайго адваката Клепатоўскага, то калі-б і выгналі, дык хоць гаспадарка асталася-бы, а так...

ЛЯВОН. А так прапала, ня вéрнеш! На што дарма сабé і другім сэрца ад'ядашь.

МАРЫЛЯ. Жартачкі! Пяць гадоў судзіліся. Апошнюю карову і коніка сёлета прадаў. Апошнюю кароўку!

ЗОСЬКА. І маю цялушачку, што мамка аддала,
мнё гадаваць сабе на пасаг каліс...

ЛЯВОН. Што ўспамінаць, чаго ня вёрнеш! Кожын
на часе мае разум. Я толькі хапеў праўды шукаць.
Ха-ха-ха! Здурэў і праўды шукаў! (Водзячы вачыма
на хапе паслья некаторае паузы, панура, тужліва).
Дзёдова хата састарэлася, як і ён, нябошчык, трэ-
бала новую ставіць... З бацькам цяглі бярвёньне...
падарваўся стары, памёр... тады сам адзін мусіў
кончыць... Цяжка было аднаму, але няк даў рады,
толькі нагу прыпсаваў, і хадзіць няма як роўна.
(Глянуўшы ў вакно). З дзёдам садок садзілі... Знаў-
ся нябошчык як хадзіць каля дрэўцаў... сам умёў
прышчэпляваць. Садок вырас З бацькам ужо кож-
нага Спаса мёлі што съвяньціць... З замелькай
зжыўся, як з роднай маткай.. Кожны каменьчык
на полі і кожны кусьцік на сенажаці змалку ўжо
знаў, як сваіх пяць пальцаў на руцэ.. На гэтых
гонейках пасьпіў сказіцу... араў, сеяў, касіў. А тут!..
Суд — вон выганяюць! Кінуць туго хату, скуль
бацьку і матку на магілкі вывез. кінуць тое поле,
дзе кожную скібіну потам крывавым скрапіў.
Эх, эх! І я гэта маю дарма ўступіць адрачыся? Чা-
лавек з замлёй зрастаетца, як гэта дрэва: ссячи
дрэўца — засохне, адбяры ў чалавека замлю —
згіне.

ДАНІЛКА. Дык хай-бы татка купіў ад двара.

ЛЯВОН. Купіў, купіў! А закон пазваляе та-
кім як мы купляць? А чынш плацячы, я ня выку-
піў гэту замлю? Да што ты знаеш...

МАРЫЛЯ (як-бы праз сон). А цяпёра — на ба-
дзяньне, на вέчныя муکі, зьдзекі, на балзяньне вéчнае!

ЗОСЬКА. Служыць ісьці ў чужую хату, да чу-
жых людзей. У няволю ісьці!

ЛЯВОН (глуха). Чым я вінен? чым я вінен?
Што любіў гэту замлю, гэту родную нашу!.. За
тое вінен я? За тое любіў яе, каб яна мсьцілася
нада мной, над намі і ў съвёты гнала... Ха-ха ха! Зам-
лю гоне тых ад сябе, што з вéку ў вéк съвёнь-
цаць яе сваёй крывёй гарачай і потам салоным!

І за што? за што? (Зьвёсіў галаву і ня ўзнак уцірае сълёзы).

ЗОСЬКА (падходзе і гладзе па галаве бацьку). Не марыкуйце вέльмі, татачка! Кіньце вέльмі бядаваць! Ня згінем на съвёце... Што ж рабіць? Нéяк-жа ды будзем жыць. Не маркоцца, татачка. Я сягоныня сон добры съніла.

ЗЬЯВА VIII.

ТЫЯ-Ж і СЫМОН.

СЫМОН (убягаючы). Тата! Чаго сядзіш? Дворныя сохі гародніну і пшаніцу завораваюцы!

ЛЯВОН. Няхай завораваюцы! Іх зямля — іх права.

МАРЫЛЯ (кашляючы). Дайце мne вадзіцы! душна мne! (Зоська падае вады, падтрымлівае матку — тая п'е).

СЫМОН. Калі іх зямля, то няхай зъядуць яé, але дабро наша — мы сéялі!

ЛЯВОН (наругаючыся). Мы сéялі, а людзі жнучы ну дык што-ж табé з гэтага прыбудзе што, ці ад будзе? Га?

СЫМОН. Тата сваймі судамі гаспадарку ўсю прасудзіў, а цяпёр апошняе двару на зъздэк аддаў!

ЛЯВОН. Не я аддаў, а зямля сама сябé аддала ім на зъздэк. Я, ты, пяты, дзесяты штосьці ёй не ўгадзіў, ну, дык і чураецца сваіх дзяцей.

СЫМОН. Але нашае працы яна ня чураецца. І мы затое павінны бараніць яé ўсёй свайі сілай.

ЛЯВОН (насымешліва). Ха ха-ха! Будзе бараніць тэй сілай зямлю ад людзей, што тая-ж зямля і тыя людзі даўно гэтую сілу забралі ад яго! Рузумненкі — няма чаго сказаць!

СЫМОН. У таткі забралі, але ў мянé яшчэ не пасыпелі, і ў мянé хопіць моцы ў кры́ду ня дапца, я і ня дамся! (Хапае з-за лавы тапор і хоча бе́гчы, бацька адбірае).

ЛЯВОН. Ані мne важся чапаць іх! А не, то свайі-жа рукой заб'ю цябé гэтым тапаром!

СЫМОН. Я свайго толькі буду бараніць!

ЛЯВОН. Тапаром?

СЫМОН. Хоць-бы і свайгі галавой! Хто-ж мнё забароне? (Тузаюца).

ЗОСЬКА (разбараніваючи і цалуючи руки Сымона). Кінь, Сымонка! Ня йдзі проці волі бацькі! Што ты там адзін зробіш? Мамку хворую толькі пералужалі.

ДАНІЛКА. І мнё напалохалі. Пакіньце! Што вы малая дзёспі — гэтак тузацца?

ЛЯВОН (да Сымона). Пушчай, разбойнік, тапор. (Вырывае)

СЫМОН. Эх, тата, тата! А што нас чакае, як мы гэтак будзем папускацца?!

ЛЯВОН (апусьціўшыся на лаву. Панура). Трэба праўды шукаць не тапаром, а разумам. Дзед твой ня мей розуму, я ня маю, але ты яго май, каб з часам цябэ і тваіх дзяцей не ганялі гэтак, як сягоння.

ЗЪЯВА IX.

ТЫЯ-Ж і АЛЕНКА з ЮРКАМ.

АЛЕНКА і ЮРКА (убягаючы у хату, ушіраючи кулакамі сълёзы). Тата, тата! Нéйкія людзі страху з нашае хаты зъдзіраюць!

ЛЯВОН Няхай зъдзіраюць! Ня вашае дзёла!

ЗОСЬКА. Я пайду, папрашу іх, можа...

ЛЯВОН (з сілай). Ня трэба! Ня йдзі! Годзе ўжо бацька твой съпіны нагнуўся і парогаў наабіваў. Я сам вінен і за ўсіх вас адвест панясу перад людзьмі і перад Богам. Трэбыло мнё ў сваім часе выехаць з гэтага хаты і не чакаць, пакуль аж прыдуць выкідаць. А цяпёр... сам сабе яму выкапаў сваймі рукамі! (Пасля некаторае паузы). Так, так, сам сабе яму глыбокую выкапаў... Бяз часу прыходзіцца ў яе лέзы. Згіненьне якоесь прыступае і душыць мнё з усіх старон... У вачох цёмна робіцца... думкі туманяцца.. Штосьці горла съцікае, дыхнуць* не даё. Гара нéйкая навалілася на плечы

і цісьне мяне, як каменем усяго прыгнітае, а зьвяр'ё нейкае абсядае і на косьці мае трухлявыя ласіцца. (Як памешаны). Дзе я? Што я? Цёмна, страшна кругом!... (Чуваць трэск над хатай, сыпецца пясок). Во, Во! З неба пясок сыпецца, а можа гэта зоркі нашы валацца, што павядуць нас па съвёце з кіем жабрачым? (Прыглідаючыя трывожна). Не! Не! гэта ня зоркі, а жывы пясок, што я на хату цягаў на сваіх плячох... О, мой пясочак, залаты пясочак! Я цябэ цягаў на вышкі, у гару, а ты мяне ў нізе на ёкі вёчныя засыпеш. Сыпся! буйным градам сыпся!.. (Як-бы збудзіўшыся). Але што я гэта гавару? Што я маруджу? Трэба йсьці хутчэй, каб выгадніць прыгатавацца ў вялікую вандроўку! (Трэск і відаць праз адчынёнае вакно, як валацца салома і канцы палёныя з страхі. Алёнка і Юрка туляцца з страху да Зоські). Вы тут пасядзяце, а я пайду і мігам прыладжу ўсё к дарозе. Трэба мягчэй намасыціца для маці калёсы, бо яны-ж не дагадаюцца. На чужой павозцы ваша маці выедзе сягоныня, як пані, з сваё хаты! (Абмахнуўшы рукавом сълзы; выходзячы). Ня выходзіце з хаты, пакуль я не вярнуся.

ЗЬЯВА X.

ТЫЯ-Ж без ЛЯВОНА.

ДАНІЛКА. Які гэты тата сягоныня нейкі як не пры сваім розуме.

СЫМОН. Я думаю! Гэта-ж не жартачкі! — ад усяго адпрэччылі і рук няма за што зацяць. Кожны з розуму зойдзе.

МАРЫЛЯ (як-бы праз сон). Вады мнё дайце! (Зоська падае Паузу).

ЗОСЬКА. І што мы будзем рабіць?

СЫМОН. Зараз тата вέрнецца, дык нешта будзем рабіць. Добра што хоць вы ў мяне тапор адабралі, а то забіў-бы како, і ў вастрозе прыйшлося-б гніць

ЗОСЬКА. Не рабі гэтага, братачка! Тата стары, мамка хворая, гэтыя — малыя яшчэ, дык што

яны ўсё пачнуць без цябе і мячё? А так, пойдзем служыць, будзем як колечы памагаць ім з апошняга.

СЫМОН. Але! Трэба памагаць. Трэба пачынаць новае жыцьцё. І я яго пачну. Яшчэ мы знойдзем зямлі ў сваёй старанé і яшчэ мы хату адбудуем на сваім загоне! Я добра прыглядзёуся, як людзі жывуць, і добра надумаўся як трэба жыць. Тата праўду сказаў, што трэба розумам ваяваць, а не тапаром. І я розумам буду ваяваць і другіх вучыць да гэтае вайны. Годзе крýуды, годзе няпраўды! (Вялікі трэск над хатай).

ЗОСЬКА (спужаная). Ах! Каб хатя нас без пары хатка не пахавала?

СЫМОН. Ня бойся! Гэта толькі з крокваў закот зьдзіраюць. Пакуль нас адгэтуль ня выпрасяць — столі чапаць ня будуць. Ды тата-ж на дварэ: бача, што там робіцца..

ДАНІЛКА. А я ўсё такі пайду адгэтуль на кожны выпадак. Каб іх паляруш! іскрыпку не даюць спакойна рабіць. Пойдзем, малыя. (Забірае Аленку і Юрку і выходзе).

З ЎЯВА XI.

МАРЫЛЯ — СЫМОН — ЗОСЬКА.

МАРЫЛЯ. Памажэце мнé з хаты выйсьці, а то страшна!..

СЫМОН. Зараз, мамка, зараз!

ЗОСЬКА. І мнé нéяк жудка! Ды яшчэ гэты тата нéдзе задлякаўся!

СЫМОН. А на мянé, вéдаеш з кожнай мінутаю нéйкая рызыка находзе. Здаёцца, нічога на с্বéце цапéр не баюся. Хоць-бы зямля тут разступілася, дык ня спужаўся-бы і ў вапрамéтную скочыў! Дый праўда. Падумай, сястрыца, чаго нам баяцца? Зямлю ад нас адабралі, хату нашую раскідаюць, астаёмся мы, як паслья пажару, — толькі ў вопратках. Дык што-ж мы такія значым на с্বéце і што нас за жыцьцё чакае? Без зямлі, без сваé хаты, чалавéк што шалёны сабака — адна

дана: ні яму прыстаньня, ні яму скарынкі хлеба,
ні яму добра гага слова!.. Будуць зыдзекавацца, га-
ніяць, пакуль ня ўгоняць у якую процыму, з якое
і выхаду паве́к сабе ня знайдзе. А так-раз канец
усяму! (Трэск). Што-ж? Вярніся, хатка; Хутчэй
вярніся! Забівай усіх, на съмэрць усіх забівай! До-
сіць бадзякаў і бяз нас на бёлым съвеце: — галод-
ных, паднявольных па вёсках, а п'яніцаў і жулі-
каў па гарадох! Вярніся, хатка!.. Абымі нас сваймі
дзераўлянымі рукамі, як абымае перад ястрэбам
сваіх дзётак крыламі галубка. Прытулі нас, хатка,
і сагрэй! Бачыш, як цёмна і страшна! Ха-ха-ха!
Хата ня валіцца. Дзерава ляпей жалее нас, як
людзі жывыя, як з сэрцам і душою людзі!

ЗОСЬКА (Глядзіць на Сымона перапалоханымі
вачымі). Сымонка! Не гавары так, братка! Мне
страшна робіцца ад тваё гэтаке гутаркі. А тут та-
та не варочаецца... Каб скарэй гэта ўсё скончыла-
ся. Неспакойна мне, каб хаця з ім што кёпскае не
прылучылася?

ЗЪЯВА XII.

тыя-ж і двое дворных людзей.

АДЗІН з людзей. Чаго сядзіцё? Бацька паве-
сіўся!

ЗОСЬКА (кінуўшыся з хаты). Ах, Божа мой,
Божа! Такі даканалі старога!

МАРЫЛЯ (хоча зыйсьці з ложка і валіцца на
землю). Сымонка, памажы мене! (Сымон сядзіць на
адным мэйсцы і злорадасна пазірае. Людзі падходзяць
браць ложак).

СЫМОН (хапае тапор і падбягае к ложку; за-
ціснуўши зубы). Толькі паважцеся што колечы кра-
нуць з хаты!!!

З А С Л О Н А.

АКТ ДРУГІ.

Сцэна прадстаўляе раскіданыя будынкі: тырчыць шульле, пέч; валаеца бярвéньне, латы, салома, хатняя абстаноўка. У глубінэ сцэны — сад, бліжэй к рампе стаіць адно дзерава, непадалёк ад яго ў непарафаку: стол, лавы, табурэткі. Дзéці (Аленка і Юрка), — як-бы перапужаныя, гульня ў іх ня клéеца. Час — у два тыдні паслья пérшага акту. Перад заходам сонца.

ЗЬЯВА I.

МАРЫЛЯ-ДАНІЛКА-ДЗЕЦІ.

ДАНІЛКА (прыбываючы абрэз да дзéрава). Ну ўжо, мамка, усё гатова! Давёў у парадак хату, як ляпéй быць ня можа, навет Божаньку павесіў, каб было перад кім маліцца. А цяпéр мушу за сваю работу брацца. (Салзіца воддарль і майструе іскрыпку).

МАРЫЛЬКА (апускаеца на зямлю і прытуліваеца к дрэўцу). Эх, дажыліся, Божухна, Божухна! Ня вісіць твой абрэзок у хатачцы на пачэсным куточку, а тут — на гэтым дзéраве, сярод гэтае руіны. Як сірата, вісіць твой абрэзок тутака. Дождж яго будзе мыць, сонейка паліць, вéцер хістаць, як тэй бярозкай у полі хістаць. Патацталі, Божухна, вярбу тваю съянцоную, пакрышылі тваю съвéчку грамнічную. А мы, служкі тваё вéрныя, сядзім тут, як пагарэльцы на папялішчы, і сонейка твайго яснага за съязьмі ня бачым. Ох, ох! Людзі твайго

сонейка ня бачаць, праўданькі твае ня бачаць, голасу твайго ня чуюць. Асьвяці ты—Божа, душу маю грэшную, не пакінь майго ўдовінага сіроцтва, — пашлі мнё сілачкі гэтых малых выхаваць! Украй іх ад галоднае і халоднае сымерці, і ад благіх людзей укрый іх, Божа!

ДАНІЛКА. Мамка, мамачка, не галасце гэтак, а то аж мнё на сылёзы зьбіраецца, як пагляджу я на цябё!... Шкода таты, ведама, што шкода, але што-ж ты зробіш? Дык не бядуйце, мамка! Я не задоўга ўжо йскрыпку сваю скончу і так тады зайграю, так зайграю, што ўжо нікому з нас так гласіць не захочацца! А цяпёр ляпей будзем абы чым іншым гутарку вясьці. Мнё як вельмі сумна зробіцца, што йскрыпка не ўдаецца, дык я тады сам з сабою гутару і гутару... Ну, што-ж бы та-кое? Э! трудна нейк і да разуму прыйсьці. Ага! Вось скажэце мнё мамка, чаму гэта так даўно тату не хавалі? Усё ніяк дагэтуль не сабраўся па-пытацца цябё абы гэтым.

МАРЫЛЯ. Не хавалі, бо так трэба было, — съледзства рабілі. Закон, бачыш, такі ёсьць: як хто сам праз слабе памрэ, дык датуль ня можна хаваць, пакуль ня дойдуць, як і праз што ён душой загавеў.

ДАНІЛКА. Ага! Ведаю цяпёр. Значыцца, як і я памру, дык ня будуць датуль хаваць, пакуль не даведаюцца ў мяне, на што я ламёр. А-а скажэце мнё, мамка, на што гэта людзі родзяцца, каб пасыля ўмірапь? Бо-ж, я думаю, не вялікі цымус ляжаць засыпанаму зямлём.

МАРЫЛЯ. Гэтак ужо Богам устроена на съвёце. Нічога не парадзіш.

ДАНІЛКА. Не самавітае, як так, гэтае ўстройства. А ці прауда, мамка, што ёсьць такая старонка, праз каторую плынуць крыніцы з жывой вадою. Кажуць, калі напіцца тае вадзіцы жыватворнае, дык чалавек ніколі ня ўмрэ.

МАРЫЛЯ. Можа і ёсьць. Хто-ж яго ведае? Але яшчэ тае крыніцы ніхто ня бачыў і ня піў з яе, бо каб хто-небудзь піў, то хоць адзін чалавек

жыў-бы і жыў на съвёце больш, як усе людзі жывуць, а так няма: усе як ёсьць рана - позна ўміралі, уміраюць і ўміраць будуць. Такая ўжо воля Боская.

ДАНІЛКА. Але ўсё такі жывая вада ёсьць, як сабе, мамка, хочаш! Бо і на што-ж бы усе так аб ёй гаварылі? Як я вырасту такі вялікі і дужы, як наш Сымонка, тады пайду з сваёй іскрыпачкай шукаць гэнае крычіцы, а як знайду -- сам нап'юся і вас усіх пачастую, і будзем мы жыць і жыць, аж пакуль не памром!

МАРЫЛЯ. Ну, і дагаварыўся! (Пауза).

ДАНІЛКА. Раствумачце мнé, мамка, на што людзі хаты будуюць, а пасля іх самі-ж раскідаюць?

МАРЫЛЯ. Будаваць, то самі будуюць, а раскідаюць ня людзі а іхняя нядоля горкая раскідае.

ДАНІЛКА. Цікавасць, што гэта такая за паня-горкая нядоля? Для яе мушу пашукаць такое вады, ад каторае яна, як вып'е, дык адразу памрэ. Але, напраўдзе кожучы, калі так нядоля раскідае тое, што людзі будуюць, дык на што-ж зусім будаваць? Гэта-ж даліпаначкі, мчэ шмат ляпей і выгаднёй вось цяперарака на гэтым ламацьці бяз съцен і страхі, як было ў хаце! Калі сядзёў я ў хэце і майстраваў сваю скрыпачку, то мнé здавалася, што я сяджу ў нейкай клётцы, адкуль і вырвацца трудна будзе ў съве. А тут — ані воднае загарадкі! Ляці сабе куды хочаш, як птушка, і ўсё такое. А гэтая вялікая страха зълэпленая з неба, куды прыгажэйшая, як была наша-саламянная. (Пауза). Ну, вось адна дошчачка як-бы і гатова, цяпёр будзем рабіць другую. Што-ж гэта я хацеў яшчэ папытацца? Ага! Успомніў! Скажэце, мамка, ці далёка гэта канéц съвёту? Кажуць, міль сто пэўне будзе ад нас, калі не балей?

МАРЫЛЯ. Канéц съвёту там, дзе канéц шчасцю людзкому.

ДАНІЛКА. Э-э! Мамка так гаворыш, што і сам пісар не разъярэ.

ЗЪЯВА II. ТЫЯ-ЖІ СЫМОН.

МАРЫЛЯ (да Сымона, глуха). Ужо ты вярнуўся? Пахавалі? Можа на могі...

СЫМОН (садзячыся, панура). А як-жа!.. пахавалі, толькі не на могілках... не пазволі! За ма-гілкавым плотам пахавалі. Тут паміж жывымі, ня было яму мэйсца—ня стала яму прыстанішча і паміж нябожчыкамі. Самагуб!. А спытайцеся, хто яго давёў да гэтага самагубства?

МАРЫЛЯ. Нічога, дзёткі, не парадзіш. Грэшнай сымерцю памёр—мусіць пакутаваць.

СЫМОН. Пакутаваць! пакутаваць! Гэта вéчная пакута толькі чалавéка на зьвёра перарабляе, дзічэць прыходзіцца, як цемняку якому. Што яна, гэта пакута, са мной зрабіла?! Я сам сябé не пазнаю. Калі кідаў сягоньня на бацькаў труп зямлю, то мнé здавалася, што гэтым жвірам чырвоным за-сыпаю самога сябé, сваё шчасьце, сваё лёты маладыя; засыпаю Бога, людзей, цэлы съвёт; здавалася, усё чиста хаваю на вéкі вéчныя ў съцюдзёнай магіле.

МАРЫЛЯ. Нічога, сынку! гэта пяройдзе, гэта толькі жаль вялікі праз цябé гавора. Вéдай, што яшчэ ня ўсё і ня ўсіх ты пахаваў: асталіся ў цябé я, браткі і сястрычкі тваё — імі і з імі ты мусіш жыць, і парінен жыць. Цяжанька цяпér табé, — ды і каму з нас сягоньня тут лёганька, — але што чыніць. Памучымся які мэсяц — другі, прыдаўлены сваім сіроцтвам і адзіноцтвам; мэсяц — другі будзеш снаваць, як тапельнік між жывымі, не знайходзячы сабé прыстанішча, а там, за які гадок, як зацьвітуць на вясну першыя квéткі над бацькавай вéчнай пасыцéлій, — зацьвітуць краскі і ў цябé на душы і на сэрцы, съвёлтая краскі ціхага спакою і журбы съягтой. Будзеш далéй жыць і шукаць шчасьця на съвёце.

СЫМОН. Квéткі! шчасьце! Паганяя ногі патопчуць квéткі на бацькавай магіле, як і яго самога ў зямлю затапталі; а шчасьце — каб як

глыбока захаваў у сабе,— то табе яго збэсьцяць, без ніякае літасці збэсьцяць! Нячыстымі рукамі будуць капацца ў душы, пакуль ня вырвуць з яе гэтага щчасця і ня кінуць яго пад ногі і ня раздавяць. (Пауза).

МАРЫЛЯ. Усё-ж такі, як-бы там сабе ня было, а нам трэба думаць, як далей жыць. Паняволі мусім сабе даваць якую раду. Гэтага, сынок мала, што ты загадаў перацягнуць сюды ламацьцё з поля. Грызыці яго ня будзем.

СЫМОН. Што-ж, мамка, ізноў да таго мяркуеце, каб ішоў туды, да іх, ласкі прасіць?

МАРЫЛЯ. А хоць-бы і так, то што-ж там вέльмі такое?

СЫМОН. Я ўжо мамцы ад пёршага дня казаў і цяпёр тое кажу: не пайду туды і вы ўсё ня пойдзеце. Аднаго кроку ў той бок ня дам, і адгэтуль не саступлю. Магіла татава стала веквéчнай перагародкай паміж ім і намі, і не зністожыць яе сіле чалавéчай! Гора таму, хто пёршы пераступе гэты насып магільны над сваім родным, працягне рукі к ім і пойдзе з імі! Ня доўга будзе хадня побач з імі. Бо яны, калі сэрца ня вырвуць і душы ня збэсьцяць зусім, то хоць вочы асьлепляць і пусьцяць блуднымі съцéжкамі на вéчнае бадзяньне, на вéчны зьдзéк і паніжéнне. А сваё на такога будуць тыкаць пальцамі і шаптаць асьцярожна: „адступнік, душапрадавец! Бацькаву магілу перажаргаў, каб у іх зладзéйскія руکі лізаць!“

МАРЫЛЯ. Але ты бяз іх не абойдзешся. Рана — позна мусім ісьці к ім... па работу, па хлеб...

СЫМОН. Дык што-ж, калі я з мусу і пайду, як слуга іх, як нявольнік, але не па сваёй добрай волі — як іх падлыжнік і завушнік? Праца мая, нявольніка, дол толькі ім глыбейшы выкапае, а хлеб съпечаны нявольніка рукамі ядам абérненца ў зубах іх. Але цяпёр... цяпёр ніяк к ім не пайду, хіба вяроўкамі пацягнуць, калі ёсьць на съвёде такія вяроўкі моцныя. Там, над бацькавай магілай

зарок сабé даў жывым ня зыйсці з гэтага мéй-
са, з гэтага нашага разграбленага гнязда, дзе
татавы ногі расу сьпюдзённую тапталі, а вочы яго
шукалі на нéбе зоркі свайго шчасця. І ня зайду,
і ня ўступлю, хай б'юць, рэжуць, катуюць!..

ДАНІЛКА. Э! часам і без вяроўкі ў пятлю
лέзуць, як ліха прыпра.

МАРЫЛЯ. Супакойся, Сымонка! Пакіньма ця-
пёр аб гэтым гаварыць. Можа ёсьці хочаш? Есьць
трохі пèчанай бульбы. (Дастаё кійком з папялішча
бульбу).

СЫМОН (ядучы). Зъём, чаму ня зъём? Ад са-
мага ранняня нічога ў губе ня мёў. А работы шмат
было: сам мусіў яму выкапаць—ніхто не хапеў па-
магчы, бо, кажуць, для вісельніка страшна дол ка-
паць. Ну, няхай ім будзе страшна. Але я вéдаю
— ня страх тут быў прычынай, а тое, што мы ня
маем чым заплаціць і чым пачаставаць, ня маєм
за што дашь ім гарэлкі, накарміць салам... Не ха-
пцёлі, і ня трэба! Бяз іх сядзэм за жалобным ста-
лом. Ха-ха-ха! Няма чаго сказаць — багаты стол:
бульба і вада, вада і бульба!.. Памінкі па родным
бацьку, па гаспадару з гаспадароў! Памінкі на ра-
скіданай хаце, на здратаваных пасёвах, па сумлён-
ным жыхару, па шчырым сяўцу! Што-ж? да кась-
бы і жніва трэба ладзіцца, да вялікае касьбы і жні-
ва! (Кідае бульбу са злосцю). Яда ў горла ня лéзе —
колам становіща.

ДАНІЛКА. А ты вазьмі ды вацой прагані, або
дай, я табé ў плéчы пастукаю. Мне як засядзе ку-
сок у горле, дык мамка як стукне,—глядзіш, ку-
сочак і Ѹаліцé куды трэба.

МАРЫЛЯ (да Сымона). Дзе Зося? Чаму яна
з табой разам ня прыйшла?

СЫМОН. Дзе Зося? дзе Зося? У яé пытай-
ся, а не ў мяне, куды яна прападае? Пайшла з ма-
гілак ранéй за мяне, дык павінна была і ранéй
прыйсці.

МАРЫЛЯ. Каб хаця не заблудзіла дзе? Чаму
ты адну яé пусьціў? Далёка тут да няшчасця.

СЫМОН. Да няшчасьця мо' і недалёка: заблудзішь не заблудзішь, калі сама гэтага не зажадае. Але яна ўжо запраўды блудзішь ад пέршага дня бацькавае сымерці. Мамка хвора і давёрчыва, дык ня бачыш нічога і ня чуеш, а я ўсё бачу і чую. Паляцэла пέрш ад мянэ з магілак, каб у двор заляцэцца—на панічовы гібкі стан падзвінца і, як сучка, каля ног яго паласіцца.

МАРЫЛЯ. Скуль ты гэта ўзяў, каб Зося... Зоська... мая дачушка?..

СЫМОМ. Так, так Зоська, твая дачушка, а мая сястрычка родная, у двор да паніча бέгае, уся аколіца аб гэтым як у бубен б'є. Я ўсё ня вéрыў, пакуль сам не пераканаўся: заўчора ўсю ноч там прападала. Я відзеў, але маўчаў, бо яшчэ тата быў не пахаваны, не хацёў пры нябошчыку аб гэтым новым нашым няшчасьці казаць і калатню падыймаць.

МАРЫЛЯ (жаласыліва). Зоська... мая Зосячка... Вушам ня вéрыцца. Прыпамінаю: у той дзéнь, як выкідалі, яна прыбéгла і казала, што там, ля рэчкі... Цi-ж быць можа?... Зоська... Зоська...

СЫМОН. Хэ-хэ-хэ! Крамная скура, размасъленая вочы, лісьлівае сыліняве зюзюканье, бязсорамная ў кутку пацалункі—вось вам і палопка, у каторую простая дзяўчына валіцца, зрэнкі заплюшчыўши. Без вялікіх коштав і торгу мае сабе бязчэльны самалюбнік удаволь съвёжага і здаровага тавару ў нашай цёмнай прастоце. А плаціць за гэты тавар разьбітым шчасьцем, апаганенай славай і паскуднымі хваробамі... Зоська.. Зоська... Цi-ж яна ў іх пέршая, або апошняя?...

ДАНІЛКА. Ты мусіць яшчэ не адпусциціўся на іх за тое, што яны адбілі ў цябé тваю Кастусю Дударышку, каторую пасыля таго, як бусел прынёс ёй малое, дык і яны прагналі, і ты прагнаў.

ЗЪЯВА III.
ТЫЯ-Ж і ЗОСЬКА.

Зоська босая, але старанна прычасаўшыся і адзéўшыся. Увыйшоўшы, нéйкі час стаіць у няпэўнасьці, трymaючы штось пад хвартухом. Гаворыць ні-то баязльіва, ні-то вінавата; часам сылёзы дрыжаць у яé голасе).

СЫМОН. Прыйшла такі на нач! Што-ж гэта табé зрабілася?

ЗОСЬКА. Чаму ты так гаворыш, братка? Ці-ж я калі-нèбудзь начавала дзе іначай апрача сваé хаткі, абс цяпéр не начую кожную ноч на гэтym ламацьці?

СЫМОН. А заўчора, дзе ўсю ноч прападала? Думаеш ня вéдаю!

ЗОСЬКА. Нічога ты, браток, ня вéдаеш, ох, як нічога! Мнè так сумна і страшна зрабілася, што тата ляжаў гут непадалёк не пахаваны і такі жудасны з гэтай вяроўкай на шыі, што я ня выцерпела і, як учадзеўшы, у поле пабéгla. І нідзé не начавала, нідзé, усю ночку на полі блудзіла. Нічога благога не рабіла, каб я так шчасьцейка свайго не аглядэла!

МАРЫЛЯ. Не кляніся, дачушка! На што?... Ня трэба!

СЫМОН. А чаму сагоньня ў пару ня прыйшла з магілак? Чаму?

ЗОСЬКА. Сягоныня?.. з магілак?.. Так сабé.. Зайшлася на мінутку да цёткі, што служа з дзядзькам у дварэ... Такая нéйкая нуда ў дарозе агарнула, што не магла стрымацца і зайшлася : Ды вось нам яна — цётка — пазычыла трохі сала і хлéба. Кажа: „У вас сягоныня памінкі па тату, дык хоць павячэрэаце на здаровейка“. (Дастаé прынёсенае і аддаé матцы). У цёткі пазычыла... Не хапелася мнé спачатку браць, але пасъля так шкода вас усіх тут зрабілася, што ўзяла і пазычыла...

СЫМОН. Вéдаю, у якой цёткі была ты з пазыкай, вéдаю! Але чым ты аддаваць будзеш гэта пазычанае? Трэба-ж — яшчэ выдумала цётку нéйкую? Сказала-б ужо проста, што была ў дзядзькі,

у маладзéнъкага, ды прыгожанъкага, папраўдзе ласага да ўсялякіх пазык. Як табé ня грэх і ня стыдна? Яшчэ над бацькавай дамавінай пясок не завяў, а дачка пабягушкамі займаецца! Забылася, што ён, нябошчык, казаў табé перад апошній сваёй мінутай. Я прыпомню, калі маеш такую кароткую памяць. Бацька казаў: „не паніжайся перад дужым дачасынкам, бо ён табé за тваё паніжэнне перад ім вочы заплюе паскуднай сылінай, а душу і сэрца тваё зъмяшае з балотам атопкаў сваіх!“ Забылася гэтых слоў, не дачакаўшыся першага маладзіка, пасль скананыня таго, хто іх табé сказаў. Эх, Зоська! Зоська! (Шыбка выходзе. Зоська садзіцца, закрыўшы вочы рукамі).

ЗЬЯВА IV.

МАРЫЛЯ — ЗОСЬКА — ДАНІЛКА — ДЗЕЦІ.

ДАНІЛКА. І што гэты Сымон думае з сваёй рызыкай? Ужо аж мянé пачынае злосць на яго разъбіраць. Нацяпаў — нацяпаў языком, а қаб хто папытаўся — на што? Вярхнік толькі мой да й скрыпкі сапсаваўся, і выйшла з яго ні Богу сывечка, ні чарту качарга. Пойдзем, малая, шукаць новай дошчачкі! (Забірае Аленку і Юрку і выходзе).

ЗЬЯВА V.

МАРЫЛЯ — ЗОСЯ.

МАРЫЛЯ (як-бы сама да сябе). Такое было з яго мілае дзіцянётка. Вéдама — панскae! што і казаць... Любіла яго ўсё роўна як сваё роднае... Тады ўжо, пры грудзёх, панічоўская кроў іграла ў цéле яго вутленькім... Чупь толькі стаў ручкі ў кулачок складаваць, шчыпецца бывала, моцна шчыпецца. А як сталі зубкі выразацца — кусаўся; як угрызé, то аж кроў выскача з грудзéй. Малéнькі яшчэ — а такі ўжо дасыціны быў. І цi даўно было гэта, здаéцца, як пры мнé качаўся, а пяпér глядзі — хоць куды мужчына! (Да Зоські). Цi праўда, Зоська, што Сымон казаў? — цi праўда, што ты да яго ў двор...

ЗОСЬКА. Мамачка! На што табе гэта калінка ведаць? Ці-ж ня ўсё роўна будзе? Калі гэта праўда — я згінула, калі гэта і няпраўда — я неўласкэрэсла... На небе маленская зорка ўсьмыхаецца да вялікага месяца, а на зямлі вутлай калінка хінэцца да крэпкага явара, а я — што?..

МАРЫЛЯ. Але ты ня ведаеш, што цябэ чакае, як будзеш так хіцца к яму, як калінка да явара? Сябэ згубіш і нас ве́чным сорамам абняславіш. Ен паласіцца, папесыцца і кіне, як кідаюць зношаную вонратку на сымтнік. Толькі я ня ве́ру, што Сымон казаў, і ніколі не паверу. Ты супакой мянэ, дзёткі, і скажы, што гэта няпраўда. Я цябэ выхавала, сваім малаком выкарміла і ты лгаць мнэ ня маеш права.

ЗОСЬКА (змагаючыся з сабой). Ня мучце мянэ, мамка! Я й так сама змучылася за гэтыя два тыдні ад сымерці таты. Штосьці такое страшна дзіўное творыцца калі мяне і са мной, чаго я сваім бедным розумам і адгадаць не могу. Мамачка, ня пытайцесь ляпей: я лгаць ня буду, але ты сама ведаеш, ня ўсю і праўду можна казаць.

МАРЫЛЯ. Роднай матцы можна!

ЗОСЬКА. А калі я ўжо ня ведаю, дзе праўда, а дзе мана. Усё перамяшалася ў маёй няшчаснай галаве. Нéйкі туман сіні-сіні — кругом мяне разаслаўся і я, здаецца, плаваю па ім, так ціха-циха плаваю, як тыя гусі белыя на возеры, або вобалакі сівия пад небам далёкім! І штосьці мяне кудысь цягне, бярэ за руکі, абымае ў пол і ныносе з сабой так лёгка-лёганька, як ціхі вёцер тую пярынку глубінную над гаем зялёным!

МАРЫЛЯ. Ты заўсёды была такая нéйкая, што і сама я не могу разабраць — якая? Змалку дзён трудна было з табой да ладу прыйсьці. Усёяё таё і гугаркі ў цябе было, што з лесам, з ветрами з крыніцай. Нéшта нялюдзкае сядзіць у табе.

ЗОСЬКА. Ці-ж я вінавата, што я такая?

МАРЫЛЯ. Ты ў гэтым можа сама і не вінавата, але затое вінавата ў тым, што Сымон казаў. Ен бачыў цябэ з ім заўчора ў ночы.

ЗОСЬКА. Няпраўда, мамачка! Няпраўда! Я там ня была, — гэта можа толькі цéнь мой быў там. Алé — пэўне цéнь! Я часам бачу, як цéнь мой адлучыцца ад мяне і пойдзе сабé нèдзе далёка! Праз высокія горы йдзé, над быстрымі рэчкамі і шчырымі барамі плыве, а пасля ізноў ка мне вéрнецца і ходзе за мною съледам, якбы соча мяне. Тады на мяне страх нападае. Ох, баюся я гэтага свайго цéню, як відма якога з таго съвёту баюся!

МАРЫЛЯ. Дык гэта цéнь твой там быў?..

ЗОСЬКА. Цéнь, мамачка! цéнь! Я сама ня была там. Каго я там ня бачыла?

МАРЫЛЯ (устаўшы.) Ня вéру я табé! Ты вéчна толькі штось назвычайнае выдумляеш, каб толькі мазгі каму завясыці і аплуціць. Але вось што: прысягні, што гэта няпраўда, што ты сама туды не хадзіла! Присягні! Іначай і мяне з разуму звядзéш, як сама ўжо, відаць, сходзіш.

ЗОСЬКА (устаючы). Присягну, мамачка! На што хочаш — присягну, што гэта цéнь мой быў. На што хочаш присягну! Руку дам праз сваю галаву.

МАРЫЛЯ. Ня трэба миé тваé галавы. (Паказваючы на абраз). Вось, перад Богам прысягай! Перад яго абразом. (Зоська змагаецца з сабой). Ну, чаго чакаеш? Станавіся на калéні і прысягай!

ЗОСЬКА (апускаючыся на калéні перад абразом). Мамка, я баюся! Страх нéйкі ўсю мяне праймае.

МАРЫЛЯ. Складай пальцы на крыж і прысягай! Іначай, я асьляплю цябé, каб да съмерці туды съцéжкі че знайшла!

ЗОСЬКА (складаючы пальцы на-крыж). Мамка, мамачка! Ня губéце мяне! Я не магу!.. Я ня вéдаю, каторае з нас цéнь мой, а каторае я сама?

МАРЫЛЯ. А калі я табé вочы выкалю, тады давéдаешся? Га! давéдаешся тады? (Чуваць прыбліжаючеся насыўставанье).

ЗОСЬКА (прасьвятлéўшы). Мамачка! Ен, сам-цéнь мой — ідзé! Удваіх з ім будзем прысягаць!

МАРЫЛЯ (заламаўшы руки на чалé). Што са

мною? Што з ёй? Што за благі дух ле папутаў?
Развалена хата, закопаны бацька, а яна?.. (Глуха)..
Зоська! Зосячка!..

ЗОСЬКА (як-бы ў экстазе). Мама! Мамачка! Ясны месец да залатой зоркі плыве, зялёны явар да калінкі сваё хіліца, а ён—цёнь мой — з далёких краёў да мяне прыбывае, дарагія падаркі прыносе: гарачае сэрца, задумную душу, бязмежнае мілаванье!..

МАРЫЛЯ. Што з табой, Зоська?.. Зосячка!..
(Уходзе Паніч).

ЗЬЯВА VI.

МАРЫЛЯ-ЗОЙСКА-ПАНІЧ.

ЗОСЬКА. (Ухопляваеща і з распасьцёртымі рукамі хоча кінуцца к панічу, але Марыля, сама гэтага ня бачучы, загараджавае ёй сабою дарогу). Паніч, Панічок к нам прыйшоў!

ПАНІЧ (пакручаваючи палачкай). Ці Сымон дома?

МАРЫЛЯ. Дома панічок! Ен толькі нэдзе выйшаў; зараз вέрніцца.

ЗОСЬКА (падносьць панічу ў слончык і засыцілае хусткай). Садзёцеся, панічок. Я... мы так рады, што ты... што вы прыйшли, так рады... Садзёцеся.

ПАНІЧ. Не ўважай, Зоська, маю час і пастаянцы. (Пауза). Што гэты Сымон ваш думае? Чаму ён ня выносіцца адгэтуль і вам не дае якога небудзь прыстанішча?

ЗОСЬКА. Мы скора, панічок, выедзем. Ня гнёвайцесь!

МАРЫЛЯ. Вёльмі ён заеўся; я — маці яго — і то не магу нічога зрабіць з ім. Бяда, панічок, з дзяцьмі, бяда!

ЗОСЬКА. Сымону жаль па тату адойдзе, і мы пойдзем. Ня будзем тут векаваць і дакучанц панічу. Ізўне, што ня будзем.

ПАНІЧ. Праз бацькава і яго ўпорства хату толькі напрасна прышлося раскідаць.

ЗОСЬКА. Нічога, панічок. Шкода толькі, што

тата павесіўся, а мамку прыйшлося хворую выносіць.

ПАНІЧ. Якожа цяпёр здароўе Лявоніхі?

МАРЫЛЯ. Дзякую панічу за пытаньне! З тыдзень яшчэ не магла пасъля таго хадзіць, а цяпёр як колечы валачу ногі; каб толькі скарэй куды, небудзь далёй звалачыся!

ПАНІЧ (садзячыся на ўслончыку). Ну, а як Зоська гадуецца?

ЗОСЬКА. Як панічок бачыце! Жыву апошнія часы на сувеце і сувету ня бачу. Адна мая радасьць, адно маё шчасьце, калі з та... калі ў ночы сны пудоўныя бачу, калі думкамі плыву к та... к свайму месячыку яснаму. Так цяпёр, панічок, жыву я і чакаю.. толькі ночкі чакаю!... (Садзіцца на зямлі не падалёк ад паніча і з любасцю паглядае на яго).

МАРЫЛЯ (у старану). Скажу яму, усё чиста скажу! Можа ён маё сумлёнъне заспакое. (Да паніча, змагаючыся з сабой). Скажэце, панічок, скажэце сакалочак... не загнёвайцесь на мяне!. (Валіща к яго нагам). Ня губёце яé, панічок! Яна яшчэ дзіцянё і нічога ня знае... Ня губёце! Майце ласку над маткай!.. Можа-ж і вам калі дзётак Бог пашле.. Ня губёце! Я яé гэтymі самымі грудзьмі карміла, і цябё!.. Зжалъцесь над бéднай удавой! Ці праўда, што яна к вам... што яна?.. (Сылёзы не даюць ёй выгаварыць. Апіраецца аднэй рукой аб ўслончык).

ЗОСЬКА. Мамка нічога ня вéдае... Я аб нічым ёй не казала... Даруйце ёй, панічок!

ПАНІЧ (устаочы). Што? што Лявоніха хочаш ад мяне? Я нічога не разумею! Я-ж не магу пазволіць ізноў тут хату ставіць, калі мнé гэтu сялібу трэба прылучыць да двара. Раз выкінулі вас, то і ўсё тут. А калі захочаце служыць у мяне, то я ў дварэ лам хату.

МАРЫЛЯ. Я не аб гэта. Я... я малю цябё: ня зводзь яé, маё Зоські! Табé панічок, нічога ня станеца, а яна згіне, прападзе за мяма што!

ПАНІЧ Якая Зоська згіне? Што ты выдумала?

ЗОСЬКА. Я, мамачка, ня згіну, а калі і згіну,

то мой цéнь астанéцца і будзе жыць на сывéце да сканчэнья вякоў. Так! Цéнь будзе жыць, калі я згіну.

МАРЫЛЯ. Чуеце, панічок, што яна кажа? Гэта ты яé ачараўаў. Гэта ты мнé дачку выдзіраеш! Ляпéй сэрца ў мяне, яé маткі, выдзеры і зрабі з яго сывéчку сабé, але дачкі не вырывай у няшчаснай удавы!

ЗОСЬКА (падходзічи к матцы, абымае і цалус ў галаву). Зязюлька мая падстрэлена! Усё роўна тады ці сяды разсыплюцца тваé дзёткі па бéламу сывéту, і будуць каршуны кляваць цéла іх, і хлёптаць кроў цéплую, а шумны вéцер паразьмітае пéрайка і чорным пясочкам костачкі іх прысыпе. Толькі ты, Зязюлька, гэтага саколіка цяпér не кляні — ён нічога ня вінен; я ляпéй за цябè вéдаю.

МАРЫЛЯ (асовываючыся з улончыка к нагам паніча). Панічок! Я цябé дзіцяняём пры сваіх грудзёх выпесьціла, вынінъчыла!.. Я-ж пябé магла ўтапіць, задушыць, але ты жывéш і цвіцéш. Не забівай-жа ты мяне, і адваражы, вярні мнé маю Зоську! І ў цябé матка была...

ПАНІЧ. Позна ўжо, пётка!

МАРЫЛЯ. О, чаму ляпéй ня плыла атрута з майм малаком у той час, калі!.. (Пры апошніх сло-вах паніча, уходзе Сымон з тапаром у руках, каторым увесь час пакручавае. Зоська пéршая ўгледзіла Сымона і адыйшла ў бок, а Марыля — пасъля).

ЗЬЯВА VII.

ТЫЯ-Ж і СЫМОН.

СЫМОН. Эгэ! Шчырая малітва, відаць, адбываецца перад панічом. (Марыля ўстае і адходзе на бок).

ЗОСЬКА. Гэта мамка так сабé! Прасілі паніча, каб пазволіў яшчэ час які тут пасядзéць.

СЫМОН. А ты прасіла, каб ён табé пазвэліў там, у яго начкі прасéджаваць.

ПАНІЧ Ты, мой міленькі, азъярэў і ня помніш сам, што кажаш. Вéдай тое: што кіўну я толькі пальцам, і ты з раз-жа зазвоніш ланцугамі за напад на маіх людзей з тапаром, калі ягамосьця з хаты выпрашавалі.

СЫМОН. Вéдаю, вéдаю! Але пакуль гэта мая сястрычка не абрыдае панічу, то ён на яé брата і на матку ня кіўнё пальцам.

ЗОСЬКА (увéсь час сочыць за Сымонам і тапаром). Братачка! На што ты сваю сястру так у балота топчаш? Яшчэ і паміма цябé яé людзі натопчутца! Кінь дакучачь панічу і мнé: гэтым бядзé не паможаш!

СЫМОН. Ха-ха-ха! Можа на калéні скажаш стаць і маліцца перад ім? (Да паніча). Чаго, паніч, прыйшоў сюды? Ці-ж табé мала, што яна туды, пад твой палац бéгае? Ці-ж табé гэтага мала?!

ПАНІЧ. Я прыйшоў табé сказаць: дакуль вы будзеце сядзéць на майм полі?

СЫМОН. Я не на панічовым сяджу, а на Божым, і ніхто мянé апроч Бога згэтуль ня згоне!

ПАНІЧ. А закон на што?

СЫМОН. Я і чакаю закону: суд будзе і праўда вéрх возьме.

ПАНІЧ. Каб за табой праўда была, то не сядзéй-бы гэтак пад голым нéбам.

СЫМОН. Нашто-ж нас да гэтага давёў? На-што хату раскідаў?

ПАНІЧ. Бо з майго лéсу была пабудавана.

СЫМОН. А хто будаваў гэтай вось сякéрай? (Грасé сякéрай).

ЗОСЬКА. (Становіца між панічом і Сымонам). Братачка! Адна сякéra пабудавала, а другая раскідала, — пры чым-жа тут паніч? Ен яé ніколі і ў рукі не бярэ. (Уходзе Данілка).

ЗЪЯВА VIII.

ТЫЯ-Ж і ДАНІЛКА

ДАНІЛКА (у старану). А бач! І панічок прыйшоў к нам у госьці! Толькі чым мы яго пачастуем?

(Да паніча). Пахвалёны Езус, панічу! А я маю да цябé важны інтэрас: Пазыч ты мнé жылаў на струны і конскага хваста на смык, бо іскрыпку свою зараз такі змайструю, а йграць ня будзе як. Пазыч, панічок! Як разбагацέся, тады аддам.

СЫМОН. Ты-б ляпей сабé вяроўкі на пятлю папрасіў — гэтага скарэй у людзéй дастанеш.

ПАНІЧ Табé-б з ахвотай яé пазычыў...

СЫМОН (панура). Так, як і бацьку.

ЗОСЬКА. Панічок, ня кры́удайце на яго! Ен не такі нягодны, як хоча паказацца. Ен з часам пераменіцца, і будзе табé службыць, ох, як вéрна службыць! Тваё полейка араць, тваіх конікоў даглядаць, тваіх дзётак вадзіць. А мы з мамкай дабры-цо будзем жаць, для цябé, панічок, жаць! Дык ня кры́удайце на яго!

ПАНІЧ. Я ня вéдаю, хто тут пан — я ці ён?

СЫМОН. Ніхто!

ДАНІЛКА. Ты, Сымонка, як я віджу, толькі вадзішся з панічом, а не пагаворыш, як на гаспадара прыстала, аб важнейшых спраўах. Тату ся-гоньня пахаваў, а крыжка і не паставіў. Пацрасі ў паніча дзёрава на крыж.

ПАНІЧ. На гэта ў мяне лесу хопе. Можаце колькі хочучы з майго дзёрава ставіць крыжоў. Бяз просьбы — пазваляю.

СЫМОН. За многа ласкі!.. Я сам стану крыжам на бацькавай магіле і буду вéчна съцерагчы, каб тваё плугі не разрылі яé, як тапары тваё—сьцены гэтыя!

ПАНІЧ. Вар'ят! Ці-ж не тваё руکі гэта рабілі і робяць? Падумай толькі! (Шыбка выходзе, пасьвістываючы).

ДАНІЛКА (ў сълед яму). А па жылы і хвост я прыду да паніча. Скажы толькі сабакі прывязаць!

ЗЬЯВА IX.

ТЫЯ-ІХ без ПАНІЧА.

ЗОСЬКА (да Сымона). Ты ўгнявіў яго, Сымон-ка! Пазволь — я пабягу і перапрашу. (Меціца бегчы).

СЫМОН (съіскаючы тапор і загараджаваючы да-
рогу). Толькі краніся ў той бок!.. (Зоська з плачам
апускаеца на зямлю. Сымон кінуўшы тапор, садзіцца
на ўслончыку і апускае галаву на далоні. Данілка выці-
рае рукавом вочы).

(Паволі апускаеца заслона).

АКТ ТРЭЦІ.

ЗЬЯВА I.

МАРЫЛЯ — адна.

МАРЫЛЯ (сядзіць і шые торбу). Ох! ох! Ня судзіла долячка скарыстаць з свайго дабрыца, як усé добрыя людзі карыстаюць! Падумаць толькі! Добры быў лянок; палола яго, рвала, слала, а як улёжыўся — сушыла, мяла, у дваіх з Зоськай нітачку па нітачцы вывелі... Па Грамніцах кросны паставаіла... колькі съцэнак наткала... На кашулі сабé, нябошчыку і дзёткам ткала. Звалілася бяда, і ўсё пайшло марна: замёста кашуль — торбы шыю. Эх! эх! Сабé і дзёцям — жабрацкія торбы. (Задумаваецца).

ЗЬЯВА II.

МАРЫЛЯ — ЗОСЬКА — ДЗЕЦІ.

ЗОСЬКА (уходзе з пукам васількоў, за ёй — лзéці). А ты ўсё шыеш, мамка?! Кіньце!.. Жудка мne становіца ад гэтага твойго шыцца. Мнё здаёцца, што ти нам усім жывым яшчэ съмяротныя сарочкі шы-ш. Кіньце, мамка, гэту сваю няшчасную работу! (Садзіца і ўе вянок, каля яé — дзéці).

МАРЫЛЯ (пры ўходзе Зоські далéй шые). Гэ! мая родненская! А хто будзе шыць? Ты, можа? Што-ж мянé, цябé, (чаказаваючи на дзяцей) іх, усіх нас чакае? Што? А пашыць трэба шмат, ох, як шмат гэтых скроваў на крошкі ад людзкога стала!

Старець, котры ў нас быў тады — помніш? — казаў, што чым больш на жабраку торбаў, тыи лепш такога дораць Няпраўда, можа скажаш? Га?

ЗОСЬКА. Мы яшчэ не жабракі, мамка!

МАРЫЛЯ. Але не сягоныня, то заўтра, па-заўтра будзем імі. Такая ўжо відаць нашага брата доля і нам ня мінуш гэтага. Падумай толькі! Сымон разьюшыўся і думаць ня хоча, каб даваць якую раду ў гэтым бяспрыпынні — усё суду нейкага чакае. А ты, а ты толькі яшчэ смалы падліваеш у гэты агонь, аткуль усе ваны няшчасці ідуць.

ЗОСЬКА. Мамка! Я толькі хачу гэта няшчасце на шчасце замяніць.

МАРЫЛЯ. І усё, што раз большую пропасць капаеш між імі і намі, у каторую ні хто іншы, а ты, усё мы ўвалімся і ня вылезем ніколі, як з вечнага балота. Эх! эх! Абое вы дзёткі пропасць гэтую самі сабе капаецце, абое: Сымон — сваёй дзікай заўзятасцю, а ты — сваёй шалёнай прыхільнасцю. Бацькі ваны іначай жылі!

ЗОСЬКА. Але, але, мамачка — іначай!.. Затое-ж вось і торбачкі ты гэтыя шыеш ды на мянэ з Сымонам наракаеш.

МАРЫЛЯ (ня слухаючы). Губіце вы сябё, мянэ, гэтих малых. Моцны мой Божа! Адно зъвёрам глядзіць на ўсё і волі нікому ніякае не дае, а другое няславу на ўсю радню ўзводзе.

ЗОСЬКА. Мамачка! Што ты да мянэ маеш? я ратаваць усіх вас хачу, хоць мо' і гіну сама. Ды пачым я знаю, што са мной творыцца? Можа нехта нейкія чары неразгаданыя над намі ўсімі завесіў, і мянэ, пасцяля таты, выбраў сабе за пέршую ахвяру? Пачым я знаю? Ня думайце, мамачка, што я такая, як табе і Сымону здаещца. Але што-ж? У вас свая праўда, у мянэ свая. Жыццё сваё красны жалобныя тчэ і будзе ткаць, пакуль яму самі людзі не дадуць асновы з вечнай праўды і братнягага мілаваньня, а ўтоку — з вечнай шчасцілівасці і радасці.

МАРЫЛЯ. Э! пачала ўжо плот гарадзіць, каб за ім з сваім бязсорамствам схавацца! Сказала-бы адразу, што прадалася ў злыдневы руکі самахоць і ўсё тут табе! Але не! Трэба яшчэ ўсяллякай брахнёй мазгі другім марочыць. Маткі, мая родненъкая, не ашукаеш.

ЗОСЬКА. Ты мамка, сама сябе ашукаваеш, гэтак думаочы. Усё людзі самі сябе ашукаваюць, а ім здаецца, што хто другі таму прычынай. Але кіньма ляпей, мамка, гэту спрэчку!.. Гляньце — якое прыгожае неба на заходзе! Там, на гэтым небе мы калісь жыць будзем. І ня будзе там ні такое хаты разваленае, ні людзей такіх нягодных: будзе там адзін вялікі дом для ўсіх чиста, а ў ім будуць жыць і іншыя людзі, як тут на зямлі, — будуць усё паміж сабой браткі ды сястрыцы родныя. Праўда, мамка!

МАРЫЛЯ. Але пакуль табе прыдзё парага туды ісьці, я цябэ і твайго гэтага пракляну сваім матчыным словам.

ЗОСЬКА (сащэпляваючи рукі). Мамачка! Што хочаце рабеце са мною, толькі яго не чапайце: ён Богу душой вінен, як і я ні ў чым благім ня вінна. Усё гэта няпраўда.

МАРЫЛЯ. А чаму прысягаць не хацела? Га?

ЗОСЬКА. Бо... бо я ня ведала і ня ведаю, што праўда, а што няпраўда, і што грэх, а што ня грэх?

МАРЫЛЯ. То ён чаму сказаў: „позна, цётка!“

ЗОБСКА. Бо і ён таксама нічога ня ведае. (Уходзіць Сымон і Данілка, нясучь з сабой па куску дрэва на крыж і кладуць пасярод спэны).

ЗЪЯВА III.

ТЫЯ-Ж і СЫМОН — ДАНІЛКА.

ДАНІЛКА (кінуўшы палéна). Бяда мнé з гэтым Сымонам! У мяне сваё работы гібелль, а тут памагай яшчэ яму крыж рабіць. (Садзіцца і возіцца з іскрыпкай).

СЫМОН (кінуўшы палёна на-крыж Данілкаму. Панура). Тую рабіну ссек, на каторай бацька... Емкі будзе крыж. З большага абчасалі і запілавалі з Данілкам, асталося толькі трохі абладзіць і ўсё будзе гатова. Щі ня бачылі дзе струга?

ЗОСЬКА (устаючы). Я нэдзе, братка, яго бачыла. Зараз знайду! (Находзе струг і аддае Сымону). Можа што памагчы табе?

СЫМОН (стругаючы крыж, стаўшы на каленях). Нічога ня трэба! Бачу, што часу ня маеш: вяночак пляцёш, завіваеш. Дык пляці, завівай, як добрыя людзі адны другім вяровачкі плятуць, завіваюць!

ЗОСЬКА (садзіцца і дае ей вянок, у старану). Мамка проці мянэ, брат проці мянэ, а хто-ж за мянэ заступіцца?

ДАНІЛКА. Вось дык пайшла ў нас сягоньня работа! Зоська вянок ўе, Сымон крыж робе, мамка торбачкі шые, а я іскрыпачку раблю. Даўіцесь людзі!

МАРЫЛЯ (да Сымона). Пад вечар, як вас усіх тут ня было, прыходзіў ізпоў той і казаў, каб дарма ня ішлі яму на перакор. Хату ў дварэ дае і цябе з Зоськай бярэ на службу.

СЫМОН (горача). Нічога ня трэба, нічога! Раз сказаў, каб мнё аб гэтym і не ўспаміналі. Ласка іх да парога, толькі да парога. У вочы лісам съцеляцца, а як зыйшоў з воч, дык і з памяці проч! Ня трэба! Сам усяму рады дам! Адбудую хату нова, гаспадарку нова завяду. Жыцьцё пачнем новае. Вось толькі крыж паставіць і разбору дзéла дачакацца! Ня там, у іх, а тут наша мэйсца. Ніхто нас адгэтуль ня згоне і ня выстреша, каб хоць самога люцыпера на помач выклікаў. Спакон вякоў усё гэта наша было, ёсьць і будзе. Мы ня прыблуды якія. Мы ня маём права і кроку даць адгэтуль у туую старану. Хай яны к нам ідуць, а мы к ім!

ДАНІЛКА. Ня вытрываеш — пойдзеш!

СЫМОН. Так! Але! Можа і праўда, можа навет і пабягу (загадліва), але як і з чым?...

МАРЫЛЯ. Пакуль ты свайго дапнёш, што мы ёсьці будзем? Ні сам ня йдзеш нікулы ў заработкі, чі другім не пазваляеш. На мяне, матку тваю, і на гэтых малых ня маеш Бога ў сэрцы. Эх! Сымон, Сымон! Губіш ты сябё і нас усіх.

СЫМОН. Ни бойся, мамка! Ни згублю! А калі згінем мы, то цэлы сьвёт аб гэтым даведаецца і прауда на ве́рх выйдзе. Адно гора, што вы мнё ўва ўсім пярэчыце: ты сваім заўсёдным нараканнем, а я ча, Зоська, сваёй к таму ліпкасцю ў папяром дарогі мнё становіцёся і топчаце тое, што я хачу сέяць.

ЗОСЬКА (падходзе к Сымону і кладзé яму руку на плячо). Эх, мой ты братачка родны! Годы, непакорны чалачек з цілбé выйшаў! Птушкаю — арлом быць-бы табé і лётаць па паднябесью, як лётае ве́цер гэтых вольны! Толькі ж бяда — крыльле не далзена табé, саколе ты мой заркавокі. Не кажы, браток, што я тапчу тое, што ты сееш. Хто вéдае — можа ты гарэй сваёй гордасцю топчаш тое, што сéю я сваім сэрцам дзявоцкім? Хто вéдае?

СЫМОН (панура). Бацькаўская магіла і крыж гэтых вéдае!

ЗОСЬКА. Не пераменны ты, братка! Спапяліць гэта гордасць табé душу і сэрца, у попел абернене. А злосць людзкая апаганіць тваю добрую славу, і нічога ты не дакажаш сваім праціўлённем цэламу сьвёту! Не сягоньня то заўтра пойдзеш па таей съцёжцы — дарожцы, па якой усе людзі ідуць. Уломяць цябé, апусцішся і загінеш.

СЫМОН. Але сам я самахоць не загіну, мяне сіла большая загубіць, а ты па сваёй ахвоце сама сябё аддаеш на гэтую загубу, на глум вéчны!

ЗОСЬКА (адходзячы ад Сымона. У старану). Божа! Як-жа мнё цяжанька тут жыць! (Садзіца і ўе вянок. Пауза).

ДАНІЛКА. Крыж рабіць робіш, а на чым яго павязэш?

СЫМОН. Не бядуй па гэтым! Не пайду каня вымаліваць і да суседзяў, ні там, да іх! На сваіх плячох павязу — яшчэ датрываюць, — хопе сілы.

Як сам на сабе завалаку — балей радасыці спраўлю таму, хто будзе спаць пад гэтым крыжам, а сам буду вёдаць тое, што нікому не кланяўся, перад нікім не жабраваў.

ДАНІЛКА. А каму-ж гэта мамка торбы шые?

СЫМОН Шые, бо ня мае чаго рабіць. Але як пашые, то я што да аднай папалю!

МАРЫЛЯ. Пакуль ты, дзёткі, прыбярэшся палиць, то яны самі спарахнёюць на мене, на гэтых малых, а моі яшчэ на кім. Вось адна торбачка і гатова! (Падымае на руках, разглядае). Здаецца, добра будзе — ня мала і не вяліка, толькі яшчэ вяровачкі прывязаць. (Шукае і прывязавае).

СЫМОН. Эх, кіньце, мамка, дзяцініца! Душу ў мянэ хочаце вырваць без пары-больш нічога! Не дасыцё спакойна навет крыж гэты кончыць.

МАРЫЛЯ. Што, дзёткі? Я-ж нічога! А што запас бяды ня чыне, то ты сам добра гэта ведаеш і разумееш.

СЫМОН (да Данілкі). Паглядзі, Данілка, якога сука крыж зьбіць, бо ўжо ўсё гатова — абгладзіў.

ДАНІЛКА (шукае з сякераі, находзе крук у бервянэ і выдзірае). Вось зараз табе гэты кручок выдзеру: тата за яго — як віў путы — няньку чапляў. (Падае крук Сымону, той абчэсавае і зьбівае крыж).

ЗОСЬКА. Калі-ж ты панясеш яго Сымонка?

СЫМОН. Калі? Сягоння! А на што табе вёдаць?

ЗОСЬКА. Так сабе, пытаюся. Але-ж гэта ўжо вέчар на дварэ: поначы несыці будзе нягодна?

СЫМОН. Няпраўда! Поначы ляпей з крыжам ісьці. Ніхто цябэ ня чэпе і не зьняважа. У ночы, а поўначы панясеу, але ня ў дзéнь, бо ў дзéнь яшчэ і крыж мене выдзеруць, як выдзерлі з сэрца і душы ўсё добрае і съвётае. У ночы пайду з крыжам на магілкі, як відма якое з таго съвёту, каб аж нябошчыкам жудка было! Адзін тата мянэ мой пазнае і радасна выйдзе ка мене на спатканьне, — падзякуе за крыж і баслаўленыне сваё дасыць мене

на далёшую вытрывалась, на далёшую ба-
рацьбу з нядоляй. Бо ён, тата наш, інакшы, як
усе нябошчыкі: ён ня лёг з імі у вадным мейсцы,
а зусім асобна захаваўся ў сырой маці—зямельцы.
І крыжык яму панясу я ў ночы, а ня ў дзёнъ, як
гэта ўсім носяць і стаўляюць.

МАРЫЛЯ. Я з табой пайду, сынок! Яшчэ-ж
ні разу я грэшная не змагла съязгацца на яго
магілку.

СЫМОН. Добра, мамка, панясём з табой!
А ты, Зоська і Данілка, астанцёся пільнаваць ма-
лых і хаты.

ДАНІЛКА. Каб ты мяне і гвалтам гнаў, то
я не пайду у ночы ды яшчэ з крыжкам. Каб яшчэ
ваўкі дзе зьёлі або нябошчыкі напужалі.

ЗОСЬКА (падходзячы да Сымона). А ты пазволь
мнё братка ісьці туды разам з вами! Як ты і мамка
пойдзеце, мнё будзе страшна аднай тут сядзёць.
Мнё здаецца, што нéйкае няшчасце мяне тут
спаткае. як без вас астануся.

СЫМОН. Не адна будзеш! Малыя, Данілка
разам будуць

ЗОСЬКА. Яны спаць лягуть, а я, як цéнь,
буду снаваць тут сама адна. Баюся я гэтага папя-
лішча раскапанаага. Мнё тут зданыні ўсялякія
здаюцца. Вазьмі мяне, братка, з сабою! (Да Марылі).
Мамачка. вазьмёце мяне—я нéсьці памагу крыж вам!

СЫМОН. Перастань лéзыці ў очы! Не твая
работа крыжы наsicь, або за імі хадзіць. (Чуваць
здалёк дажынкавую пéсню). Сымон падыймае крыж
і стойма дзяржыць яго пры сабе на проць публікі.
Усе нéйкую мінуту слухаюць пéсню).

ЗОСЬКА. Ха! Дажынкавую пéсню пляоць!

СЫМОН. Але! Дажынкі ў дварэ!

МАРЫЛЯ. Відаць к сабе дамоў ідуць.

СЫМОН. Але! Але пара і нам ужо ісьці!

МАРЫЛЯ (закручаваючы хустку). Пара дзёткі!
Сымон узвалівае на плячу крыж і выходзе, за
ім Марыля; Зоська памыкаецца таксама ісьці, але ва-
рочаецца і канчае плясьці вянок).

ЗЬЯВА IV.

ЗОСЬКА — ДАНІЛКА — ДЗЕЦІ.

ЗОСЬКА. Пайшлі! Не ўзялі мяне з забой. Навет слаўца добра га не сказалі. А так хацела з імі, ісьці, так хацела! Самі крыж панясылі.

ДАНІЛКА. Э-э! нацёшысься яшчэ, Зоська, з крыжа! Пачакай трохі. Мнё ўжо крыж пачынае бале́ць — мусіць з працы калі гэтае іскрыпкі, — будзе і табе тое самае!

ЗОСЬКА. Маўчи ты ўжо ляпей, Данілка, абгэтым! Ляпей скажы вось, калі ты ўрэсьце скончыш гэту іскрыпку сваю?

ДАНІЛКА. Тады, як ты зносіш вяночак, што пяпёр пляцёш.

ЗОСЬКА. А скуль ты вéдаеш, што я буду насіць

ДАНІЛКА. Фі! Каб я ды ня вéдаў? Я навет вéдаю, калі ты яго зносіш, а значыцца тады і іскрыпачка гэта мая будзе ўжо гатова.

ЗОСЬКА. Калі-ж гэта па твойму будзэ?

ДАНІЛКА. Тады, як ты съцёжкі ў двор ня ўбачыш!

ЗОСЬКА. Што-ж гэта я, значыцца, асылёнпу?

ДАНІЛКА. Можа і асылённеш. Але ты і ўжо ня ўсё бачыш. Эх, Зоська! Шкода мнё цябэ! У мамкі і Сымонкі ласкі ня маеш, а і там, дзе ты думаеш ласку знайсьці, дабро цябэ не чакае.

ЗОСЬКА. Чаму ты так гаворыш, Данілка?

ДАНІЛКА. (Ня слухаочы). Няхай сабе кажуць, што я дурнаваты, што я такі, што я гэткі, але я ўсё бачу, і ўсё разумею. Не хачу толькі на вéрх вылазіць з сваім разумам, бо з ім цяпéraшнім сувéтам далёка ня зойдзеш. Дурнаваты Данілка, ці зусім дурны — малы клопат! А толькі, што мénш яго чапаюць і дрэнчаць, як якога разумнага, то гэта напэўна магу сказаць, бо ня вéдаюць чым дасаліць яму, бо Данілка з усяго съмяцца. А што-ж вы разумныя? Хоць-бы ты, Сымон? Таўпέхаецеся, як Марка па пекле, ці як мухі ў смалé і больш нічога. Кожны вас шчыпе, кожны вас ашукавае, кожны

vas як-то кажуць, б'ё і плакаць не дае. А каб вы былі дурныя, то хоцьбы вас і дрэнчылі, але затое ня так моцна, бо ня так-бы вас дурных баяліся, як баяцца цяпёр вас разумных.

ЗОСЬКА. Да чаго ты ўсё гэта чаўпеш?

ДАНІЛКА. А хоць бы к таму, кто твой паніч, як адбудзеца з намі суд, ёдзе кудысь за мора жаніща.

?ОСЬКА (выпусціўши вянок з рук). Як гэта?.. Што ты кажаш?.. Паніч будзе жаніща!.. Як гэта жаніцца?..

ДАНІЛКА. Як будзе жаніща?.. Так, як і ўсе добрыя, ці няцобрыя людзі жэніща. Ужо-ж ня так, як...

ЗОСЬКА (перабіваючы). А што-ж мнё з таго? Няхай жэніща! Вялікая мнё бяда! Ці-ж ён мой жаніх, ці каханак?..

ДАНІЛКА. Дзеля каго-ж ты гэта ў вяночак убірацца сягоныня манішся? Ну, але мнё спаць хочацца! (Да дзяцей). Пойдзем, малыя! Хто съпіць, той не грашыць. Я сягоныня абраў новае лέжа для спаныня: на маё шчасыце забыліся будку сабачую раскідаць, дык на мэйсца Лыскі нашага, я з вамі, малыя, пасялюся. (Хоча выходзіць).

ЗОСЬКА (змагаючыся з сабой). Данілка! Ці гэта праўда, што ты казаў? Ці гэта праўда?

ДАНІЛКА (адварнуўшыся). Вось, на табе груцы з бобам! Дурны сказаў, а разумны і павёрыў.

ЗОСЬКА. Дык гэта ты мнё наманіў?

ДАНІЛКА. Ведама — наманіў! Ці-ж я ўжо такі, без усіх клёпак у галаве, каб разумным праўду гаварыць? Сыпі сястрыца, спакойна! (Выходзе).

З Ў Я В А V.

ЗОСЬКА адна.

ЗОСЬКА. Та-а-к! Пэўне, што гэта няпраўла. Але, што са мной робіцца? Аб чым гэта я думаю? Так ці сяк сон мой залаты павінен разьвейцца; чары туманныя скончацца, і я, такая як цяпёр, скончуся. Замёста мяне будзе другая нéйкая мара

цягнуць далёй лямку сваё новае долі. Гарыстым і пяшчаным шляхам будзе яе цягнуць, як сібірнік тачку, пакуль аж сама сябе не дацягне туды, адкуль не варочаюцца.. дзе тата.. да магілак! Бэр! Што я думаю? Як-же гэта ночка заўсёды нейкай чорнай і страшнай пгушкай кладзёцца на маё думкі! Звядуць гэтая чорныя птушкі вяшчаснае жыцьцё маё ў цыму непраглядную! З сілы выбіваюся ў змаганыні з гэтым безгранічным сумам, што вакруг мяне съцеленца і жудкімі вачамі глядзіць у маё маркотныя очы Ха! Уцяку ізноў адгэтуль і буду блукацца да самага белага дня там — дзе ён — дзе яго, свайго ненагляднага каралевіча спаткаю. Буду далёй сініць пры ім дзіўную повесыць сваё моладасці, чарапічую казку свайго шчасльця, песьню буду пяць набалёлага сэрца і расплаканай душы! Пайду к яму ў вяночку гэтым. (Прымярае). Але! Як у кароне зьяўлюся к яму і зьвешу галаву сваю гаротную на грудзі яго лебядзіныя. (Чуваш шорах). Што гэта? Нехта йдзес! Данілка, гэта ты? Божа! Як страшна! Такі ж нехта прыбліжаецца! (Прытуліваецца к дзёраву).

ЗЬЯВА VI.

ЗОСЬКА — НЕЗНАЕМЫ.

НЕЗНАЕМЫ (з вехай у руках). Ня пужайся, сястра мая! Я свой чалавек, хоць і прыходжу ня званы, ня сланы.

ЗОСЬКА (перапужаная) Хто ты?.. Хто вы?..

НЕЗНАЕМЫ. Хто — я? А ўжо-же чалавек! А што балёй трэба вёдаць, калі толькі ня гэта?

ЗОСЬКА. Я тут адна!.. нікога ня машака дома. Дык чаго ж вам трэба?.. Можа начаваць? Але, як бачыце, у нас няма як..

НЕЗНАЕМЫ. Мне нічога ня трэба, сястра мая. Я ня з тых, што толькі прыходзяць, каб што ўзяць, а з тых, што з сабою нёшта добрае прыносяць.

ЗОСЬКА. Але, калі я вас баюся, чалавечка! Вы нейкі такі дзіўны!

НЕЗНАЕМЫ. Ня бойся, сястра! Я—ліст адарваны з таго самага дзёрава, што і вы, што і многія мілёны падобных. Вéцер свабодны прынёс мяне сюды, на вашу руіну Хацéў бы з табой і з братам тваім аб важных спрахах пагаманіць.

ЗОСЬКА. Я-ж вам казала, што нікога няма дома, а я сама нічога ня вéдаю.

НЕЗНАЕМЫ. І нічога, сястра, вéдаць ня трэба, а што трэба — я скажу, а ты гэта брату перадай... Слухай, сястра! Склікаецца сход вялікі і ўсё браты і сёстры павінны на гэны сход зъявіцца.

ЗОСЬКА. Хто склікае?

НЕЗНАЕМЫ. Сам па сабé склікаецца. Ніхто ня вéдае ад каго наказ такі выйшаў, а ўсé, дзе толькі кліч дабег, уздымаюцца і йдуць, як мурашкі йдуць!

ЗОСЬКА. А калі хто ня пойдзе?

НЕЗНАЕМЫ. Хто самахоць ня пойдзе, надтым пракляцьце завісьне, бо на сходзе жыцьцё мілёнаў будзе важыцца, а ў такіх вялікіх спрахах і адзін чалавéк можа сабой сюды ці туды перацягнуць.

ЗОБКА. То і я мушу ісьці на гэны сход?

НЕЗНАЕМЫ. Але, сястра! Толькі старцы і дзёці ад яго звольнены.

ЗОСЬКА. А куды ісьці?

НЕЗНАЕМЫ. Сумлёнье і жаданье сабé і другім шчасльця дарогу табé пакажа. У гэтым вяночку ідзі! Толькі трэба ісьці не азірацца, бо хто азірнёцца — у слуп съпячы замéніцца, каторага і пяруны пасыля з мейца ня зрушаць!

ЗОСЬКА. Та-а-к! Я пайду, я мушу куды небудзь ісьці адгэтуль; тут так страшна, так страшна!

НЕЗНАЕМЫ. Ідзі, сястра! і брата за сабою вядзі, а я тымчасам к другім пайлу кліч клікаць.

ЗОСЬКА. Я скажу Сымону. Толькі, мусіць суд наш пакуль не адбудзецца, ён ня пойдзе на ніякі сход, пэўне, што ня пойдзе.

НЕЗНАЕМЫ. Але пасыля суду хай прыходзе! Дый яшчэ буду ў вас.

ЗЬЯВА VII.

ЗОСЬКА адна.

ЗОСЬКА (садзіца на зямлі). Які нязвычайны чалавéк! Казаў — яшчэ будзе ў нас. Але хаты-б толькі ня ў ночы? А то так яго слухаць страшна, хоць за адно і хочацца слухаць. Шгосьці нязвысканае цягне і к яму і на гэны сход нябывалы... Нязвычайны чалавéк! Ня знай, ня вéдай — сястрой мянé называў! Чаму ён мянé так называў? Ха! Трэба ўцякаць адгэтуль, а то яшчэ хто другі такі прыйдзе і жудасці ўсялякае з сабою нанясé. Пайду! Пайду к яму, к свайму мéсяцу съятлянаму, абаўюся каля яго, як хмель каля дубочки, і забудуся хоць на час на сваё думкі трывожныя, на самую сябе бяспрыпинную. Як ручайку кужалю — распушчу касу сваю дзявоцкую па плярох сваіх бéлых... ён любіць мянé такую! (Распускае касу). А цяпер палажу на галаву вяночак з васількоў, бо ён казаў, што маé вочы як васількі, дык няхай-жа васількі на валасох маіх красуюцца! (Кладзе на галаву вяночок). Цяпер, як раз, буду русалка. Бо такі-ж русалкай ён мянé сваёй завéць, ды пэўне я калісь і буду ёю. Бо люблю гэта царства русалчына! Там яны сабé, то, як рыбкі, у вадзіцы плюскаюцца, то ў лéс выходзяць і на галінках калышуцца, як тыя квéткі — званочки ўлётку на сенажаці. Шчасльвия явы, гэтыя русалачкі, шчасльця нашага дзяячага насыледнічкі! Шчасльвия і спакойныя! А ты тут мучся, дзяўчына, ня вéдаючы, як і што з сабою чыніць! Але пара йсьці ўжо! Ен, залацэнкі, даўно пэўна чакае мянé. Так! Даўно мéсячык сваё зоркі чакае, а яна ўсё толькі здалёк яму ўсмыхаецца. (Устае і памалу з распушчанымі валасамі ідзé, пасля зьдзíленая адступае назад да сярэдзіны сцэны). Ен сам ідзé ка мнé, ён сам! Ах, якое шчасльце! (Уходзе паніч, Зоська часіну любуепца ім, а пасля вісьне ў яго на шы).

ЗАСЛОНА.

АКТ ЧАЦЬВЕРТЫ.

Час — позная восень. З саду апала лісьце. Съцюдзена.

ЗЬЯВА I.

МАРЫЛЯ — АЛЕНКА — ЮРКА.

МАРЫЛЯ (уходзе з Алёнкай і Юркам, сама ня-
сё гальлё, а Алёнка з Юркам — бульбу ў прыполіках).
Ціха, дзёткі, ціха! Зараз абагрэаемся і павячэраем.
(Кідае гальлё). А бульбачку сюлы сыпце! (Дзёші вы-
сыпаюць). Кажаце — халодна? Ну, дык зараз агонь-
чык вам распалю! (Распалявае). Цяпёр садаёцеся,
дзёткі, і грэйцеся, а бульбінкі на агоньчык, на жа-
рок кідайце, каб скарэй пякліся! Ня бойцеся, яш-
чэ не замерзьчеце і з голаду не памрыщё, пакуль
я тут жыву! Але пакуль што ня так вельмі халод-
на. Во, як прыдзе канец восені, ды зіма з сънегам
загуляе, тады — рэч іншая! Ну і тады нічога, дзёт-
кі, нічога! Мінае лёта, міне восень, зіма, а там
і вягна прыдзе. Цёпленька будзе, сонейка будзе
грэць, траўка зелянёць, птушачкі пяяць, садочки
цвісьці... А цяпёр грэйцеся, дзёткі, грэйцеся! Каб
толькі Сымонка наш скарэй з суду вярнуўся.

ЗЬЯВА II.

ТЫЯ-Ж і ДАНІЛКА.

ДАНІЛКА (падходзячы к агню). А! як добра,
што мамка разлажылі агоньчык, і бульбачку пя-
чыщё, бо мнё, праўду кажучы, дрыжыкі па цёле

так і скачуць, не раўнуючы, як смык па йскрыпцы, а тут (наказавае на жывот) кішка з кішкой у такія між сабой кулачкі йдуць, што хоць ты вурадніка кліч разбароніваць іх! (Садзіца і грэецца). А-та-та! Як цёпленька! Страшэнна ня люблю съюжы! Так здаёшца, на гэты час закапаўся-бы дзе ў бярлог, як мядзьвёдзь, і праспаў-бы да самае вясны, бяда толькі што на скуры мядзьвёджая шэрсьць ня вырасла!.. Мамка, чаму я не мядзьвёдзь?

МАРЫЛЯ. Бо ты дурнёнькая варона! Сам ня ведаеш, што чаўпеш.

ДАНІЛКА. Э э! Каб я быў хсць варонай!.. Ужо-б даўно са сваёй іскрыпачкай паляцёў адгэтуль, куды колечы ў цяплéйшую хату. Але што з пустога ў парожніе пераліваць! Мо' я трохі і мядзьвёдзь і варона, але ўсё роўна толькі — Данілка: на лёва ці на сакала трудна пры цяпёрашніх варунках выкіравацца. Скончу іскрыпачку — ужо нямнога асталося каля лё работы, і пачну сабе іграць. — Каму вясельле, каму — хрэсбіны, а каму... Бяда толькі, што ня можна іграць на хаўтурах, а то такога „Лазара“ завёў-бы, што хоць у прысядкі йдзі!

МАРЫЛЯ. Ну, і дагаварыўся! Ці-ж пад „Лазара“ ідуць у прысядкі?

ДАНІЛКА. А чаму-ж не пайесьці? Я сам пέршы пусціўся-бы. Мне, калі музыка зайграе, дык і ў сярэдзіне ўсё йграе, а ногі так і чэшуцца да падекаківанья.

МАРЫЛЯ. У цябе ўсё нялюдзкае. Толькі-б і скакаў там, дзе іншыя плачуть.

ДАНІЛКА. Э! Бо скакаць ня ўмёюць, дык і плачуть; як мокрыя вароны сноўдаюцца, або як блёкату аб'ёшыся... Ну хоць-бы так, як наша Зоська.

МАРЫЛЯ. А што — Зоська? Дзе ты яе бачыў?

ДАНІЛКА. Дзе бачыў? Я з двара ішоў, а яна ў той бок цягнулася, распусціўшы валасы, як русалка якая.

МАРЫЛЯ. Няшчасная дзяўчына! Дарэшты губіць яна сама сябё гэтай гульнёй непатрэбнай. Не кажы хаяць аб гэтым Сымону.

ДАНІЛКА. Камэдья — хто ня вéдае, а хто і вéдае, дык усё роўна — камэдья. Чаго гэта Зося хоча ад іх? Там зусім добрыя людзі жывуць. Вось хоць-бы я... Пайшоў сягоныня к ім у пазыкі: прашу, каб далі жылаў, ці кішак на струны і хваста на смык. Ну, яны мнé так усё гэта і пазычылі, але толькі на струны дроту далі, б'ю кожуць, што ў іх кішкі і жылы ўсё выйшлі і няма ў запасе. Не кажэце толькі, мамка, Сымону, што я ў гэтыя пазыкі хадзіў туды, а то яшчэ з хаты вон выгане.

ЗЬЯВА III.

ТЫЯ-Ж і СЫМОН.

СЫМОН (уходзе і садзіцца. Панура). Ці няма чаго зъе́ ьці?

МАРЫЛЯ. Зараз бульба съпячэцца. Ну што? Як?..

СЫМОН. Усё прапала: мы прайграли! Не даказалі съвёдкі, сваё людзі не даказалі нашае даўнасьці на гэту зямлю. Усё съвёдкі праз нéкага былі падкуплены і споены. Дванаццаць чалавек прысягнула крыва і суд ня мог уважыць нашага прашэння: пацьвярдзілі першы прыгавор і прысудзілі выносіцца адгэтуль. Канчальную пастанову выдалі... далёй няма куды падаваць.

МАРЫЛЯ. Ну і што-ж мы цяпёр будзем рабіць? Якую ты цяпёр у восень раду знайдзеш?

СЫМОН. Якую раду? Якую раду? Ужо-ж, як і не раз гэта казаў, не злажу сваіх рук, як да малітвы, і не пайду к ім прасіцца ў закутнікі! Будку якую да часу скідаю і будзем сядзέць тут да вясны, а да вясны шмат чаго можа перамяніцца на съвёце.

МАРЫЛЯ. Проці закону хочаш ісьці — большай бяды сабё наклікаць?

СЫМОН. Ня проці закону, а проці наших згубіцеляў — крывапрысяжных съвёдак і проці тых,

што гэтых съвёдак падкупілі іх-жа крыавымі медзякамі. Вось такім проці хачу ісьці!

ДАНІЛКА І-і! Адзін дурань гроши бярэ, а другі дурань дае на тое гандаль.

СЫМОН (са злосцю). А ты—трэці дурань—ідзі тутарку вясьці са сваёй іскрыпачкай, а ня тут! (Данілка алходзе ў старану).

МАРЫЛЯ. Што ты адзін зробіш проці ўсіх? Ня йдуць, мой сынок, рэчкі ў гару і ня круціцца крыльле ў ветраку проці ветру. Ні такай дарогай ішоў ты і хочаш да ёй ісьці, ох, не такой! З самага пачатку я прачувала, што нічога з гэтага твойго ўпорства ня выйдзе, і што-ж? ці не мая прауда? А трэ'было пакарыцца! Давалі хату, службу давалі, добра можна было прыстроіцца, хоць-бы гэтых малых мелі які-такі прыпынак—цёплы начлён і лыжку гарачае стравы. Ты гэтага не захацёў — усё суду нейкага чакаў. Вось табе і суд!. Хочаш будку нейкую паставіць?.. Ну, паставіш, і што з таго? Так сама прыдуць раскідаюць і вывядуць съюзожа ў чистае поле на пацеху ваўком галодным.

СЫМОН. Хай раскідаюць, хай выводзяць! Ізноў вярнуся, ізноў тут сяду і буду вясны чакаць.

МАРЫЛЯ. Пакуль так дачакаеш вясны, — мароз табе і нам усім зубы выесць, у ледзякі абэрне.

СЫМОН. Дык і што-ж там такое? Абэрнемся ў слупы замерожаныя, у камяні няскратныя абэрнемся, а сэрцы тады нашы з сэрцам зямлі зрастуцца, і ніхто не паважыцца крануць нас, бо той, хто кране — сам у крыгу лёду абэрнецца, і ніякае сонца не растопе ўжо гэтае крыгі!

МАРЫЛЯ Ты, сягоныя, як не пры сваім разуме, Сымоне! Як у гаручцы брэдню нейкую страшную вядзёш. Паслухай ляпёй, дзёткі, мянэ, я-ж цябэ гадавала, — пакарыся ты ім, — яшчэ ня позна!

СЫМОН. Ха-ха-ха! Пакарыся! А ці вéдаеш, мамка, што гэта знача ім пакарыцца? ці хоць дагадавашся? Гэта, мамачка, знача: прадаць, утапіць сябэ, цябэ, нас усіх у няволю ім на вéкі вéч-

ныя — запрапасьціца ў ве́чнае рабства, з като-
рага выхаду ніколі на знайдаем ні мы, ні тыя, што
паслья нас гэта рабства ў спадчыне атрымаюць.
Ці вёдаеш, мамка, гэта?

МАРЫЛЯ. Нічога я, дзёткі, на вёдаю, але як
праз сон дагадаваюся чаго ты хочаш. На сваю
і нашу нядолечку такі ты ўдаўся. Не здарма з гэ-
тага людзі старыя нічога добра не варажылі ні
табé, ні бацьком тваім, ох, не здарма! (Пауза). Апом-
ніся, сынок! Падумай, адпусьціся, выкінь гордасьць
з сэрца і паслухай маткі! Вёдай, што матка род-
ная да зрады дзяцей сваіх не давядзে. На хочаш
сам к ім ісьці — я пайду, мнé старой усё ўвойдзе.
Яны не адмовяць вашай просьбе, ды на Зоську
ласку маюць.

СЫМОН. О, каб іх зямля не насіла з гэта-
кай іхнай ласкай! (Уходзе Незнамы — з вёхай).

ЗЬЯВА IV.

ТЫЯ-ЖІ НЕЗНАЕМЫ.

ДАНІЛКА (утаропіўшыся ў старану). А гэта хто
яшчэ такі за прарок з вёхай?

НЕЗНАЕМЫ (гавора найбале́й зварочаваючыся да
Сымона). Тыдні тры таму назад я ў вас быў, доб-
рыя людзі, толькі дома ўсіх не застаў — адна ся-
стра была... Цяпér ізноў прыходжу з тым самым.

СЫМОН. А! гэта вы мусіць той самы, аб ка-
торым Зоська гаварыла? На нейкі сход людзей склі-
каец?

НЕЗНАЕМЫ. Але, але! На вялікі сход! Пара
ужо і табé, браце мой, з свайго гнязда зьнімацца!

МАРЫЛЯ. Наша гняздо раскідана.

НЕЗНАЕМЫ. Суд твой, мнé казалі, сягоння
кончыўся, цяпér ты вольны, як птушка — нішто
цябé на вяжа.

МАРЫЛЯ. Якто — нішто на вяжа? А я — маці
яго, а малыя гэтыя, каторых павінен памагчы мнé
гадаваць і ў людзі вывесыці...

НЕЗНАЕМЫ (на слухаючы). Годзе нацягаліся
тваé дзяды і прадзеды ношкі непасільнай! Выбіла

гадзіна і ты мусіш, як арол магучы распусьціш сваё крыльле і ляцέш туды, куды ўсё пяпёр зълятающа. Кончылася чалавéчае вéчнае начаванье, і съвітанье агністае пачынаецца на зямлі ад краю да краю, ад мора да мора!

ДАНІЛКА (у старану). Што ён чаўпё? — Па мойму вечарэе, а па ягонаму — съвітае. Ці я сълямы, ці ён ня бача?

НЕЗНАЕМЫ. На крыжкох магільных гараш съвёчкі грамнічныя, а на курганох адзірванёлых вéхі смалістыя палаюць і шляхі асьвёчаваюць для ўсіх тых, што йдуць на гэна зборышча вялікае. Гора таму, хто будзе спаць у гэты час трывожны!

СЫМОН. Трудна зразумець вас, чалавéча! Скажэце-ж мнé хоць: на што гэта зборышча склікаеца?

МАРЫЛЯ. Але, на што? Можа зямлю будуць даваць?

НЕЗНАЕМЫ. Смока выганяць!

УСЕ. Смока?! Якога? (Дзёші са страхам туляцца да Марылі)

НЕЗНАЕМЫ. Ня чулі?.. Ды дзе вам пачуць! Вы ўсё ў гэтых ламох капашыцёся, як чэрві прыдаўленыя каменем, і съвёту божага ня бачыце і нічоха слухн'це ня ўмееце.

ДАНІЛКА (у старану). Ну, я то пэўне-б ад гэтым вéлаў, але мусіць гэта брахня?

НЕЗНАЕМЫ. Ад нейкага часу пасяліўся на нашай зямлі ў заварожным балоце страшны смок-упыр...

УСЕ Аж навет упыр!

НЕЗНАЕМЫ. Але, але, добрыя людзі! І вось праз гэтага смока-упыра пайшлі на цэлы съвёт усялякія бёды і няшчасьці.

МАРЫЛЯ. Ня ўжо-ж гэта і нас праз яго гэтакае гора спіткала?

СЫМОН Мамка, не перапыняйце гутаркі!

НЕЗНАЕМЫ. Пошасьці ўсялякія сёе жмёняй сваёй каршуновай — гэта, каб сіла народная не ўзьвялічылася і яго не змагла, а туманы чорныя ў вочы ўсім пускае, каб людзі ня бачылі яго. По-

начы з хаты ў хату заходзе і кроў з сэрцаў цеплую смокча, а ў душу яду свайго падлівае, каб яна прасьвётасьці ніколі ніякае ня бачыла. Дзе толькі яго хоць цéнь прашмыгнёцца — там ненавісьць страшная між братамі і сёстрамі, як вужака разгнёжджаеца, нявінная кроў на зямлю ліёцца, а путы зялёзныя бразгаюць на руках чалавечых, як званы на ўсеночную. Катня жаданьні ў думках людзкіх расплоджавае, і на самае сонца кладзé жалобную пакрываальню. Удоў і сірот у рабства голаду і холаду заганяе, а бацьком і маткам бяз часу дзёстак на заўсёды ад грудзéй вырывае,— гэта ўсё, каб хвалу сваю смочую ўзвялічаваць. Вось які ён — гэты смок-упыр!

ДАНІЛКА. А скажэце, дзядзька: ці ты бачыў яго?

НЕЗНАЕМЫ. Ніхто ня бачыў!

МАРЫЛЯ. Дык як-жа гэта?

НЕЗНАЕМЫ. А вёльмі проста: усé дагэтуль думалі, што гэта ня смока работа, а так Бог даў.

СЫМОН. А як-жа гэта будзе сход выганяць яго, калі ніхто і ня бачыў?

НЕЗНАЕМЫ. Як усé чиста браты і сёстры на сход прыйдуць, тады ўсé і ўбачаць яго, бо, каб убачыць яго, — трэба ўсё вочы ў вадно мейсца сабраць.

ДАНІЛКА. А ён не паёсьць за гэтакую штуку ўсіх?

НЕЗНАЕМЫ. Ен толькі з्यёсьць таго, у каго да канца ня хопе адлагі глядзёць яму сымёла ў вочы.

ДАНІЛКА. Ну, як так, то я на гэны сход не пайду!

МАРЫЛЯ. Дык, значыцца, і Сымона майго хоцаце звабіць туды?

НЕЗНАЕМЫ. Я нікога, маці, ня ваблю! Я толькі кілікію і разнашу гэтую вёсьць усім чиста ад хаты да хаты. А хто яшчэ ня згінуў зусім і не запрапасыцца з душою ў смокавых лапах, — той сам пойдзе, і ніякая сіла яго ня стрымае.

СЫМОН. Я не пайду, хоць мянэ ўжо і цягне туды. Я павінен тут асташца, каб рукамі і зубамі трymацца гэтай спадчыны бацькавай, бо як згублю яе — мейсца мнэ на цэлым съвёце ня будзе.

НЕЗНАЕМЫ. Што-ж, браце мой? Думаеш, што гэта лаціна зямлі скроль дна праваліцца? Так ты думаеш?

СЫМОН. Не праваліцца; але як зыйду — мянэ назад сюды ня пусьцяць.

НЕЗНАЕМЫ. Ня бойся! Без тваіх рук нідзé не абайдуцца

МАРЫЛЯ. Як сабé хочаце, добры чалавéча, а я Сымона свайго ад сябé нікуды не адпушчу! Хай ляпéй думае, як хлéба і начлéгу дастаць на зіму.

НЕЗНАЕМЫ. Ня ўтрымаеш маці свайго сына, калі ў ім кроў разгарыцца і душу яго к съятлу пацягне. Пойдзе, хоць-бы зямля перад ім расступалася. З запаленай паходняй пойдзе праз пяскі халодныя і праз лагі балотныя туды, адкуль як вам з гэтай вёсьцю прыходжу. Голас патаёмны, што дагэтуль драмаў у глыбінে грудзéй, павядзé яго так лёгка, што і не агледзіцца, а крыўда, якую бацькі яго цярпелі і ён сягоныня цярпіць, падганяць будзе яго; можа навет будзе гнаць яго на вельмі і вельмі страшчныя рэчы. Але нічога — пойдзе і възьме сваё! (Пауза). Што, Сымон? Час ня съпіць! Там чакаюць цябé сотні, тысячи, міліёны такіх, як ты, і ты, вёдаю, на іх даўно чакаеш, толькі стараешся гэта заглушкиць у сабé. Час прачнуцца, Сымоне! Час!

СЫМОН. (звесціўши галаву як-бы сам да сябé). Кінуць матку, кінуць зямлю і пайсьці?! А ці знайду я там тое, што тут згублю? Ці знайду? Але штось цягне туды! А чараваў ты мянэ, чалавéча. На дзьвé палавіны разрываюцца маé думкі і душа мая. Як-жа гэта нéяк раптам прыйшло. Як-жа мнé загадала страшную загадку — ні тут асташца, ні туды пайсьці?!

НЕЗНАЕМЫ. Час, Сымоне, час! Агляніся кругом сябé і ўспомні ўсё. Дагэтуль ніколі ты съпéж-

кі сваé ня бачыў, бо вéчна нязмытыя сълёзы на вачох тваіх вісéлі, хоць чырвоная кроў з цябé капала на съяды тваé. Наганяў ты сабé мазалі не-пазбытыя, як араў і сеяў, а груганы пражорлівия зярніты тваé съпёлыя клявалі. Як нарадзіўся ты—штось думаў, штось рабіў, тварыў, а што? Нядолю сваю толькі з году ў год гадаваў і пашыраў панаванье яё. Песень і казак чароўных шмат табé матка над калыскай тваёй напяяла; яны доўга ў души тваёй жылі і радавалі цябé, а што з іх сігоныя асталося? Асьмаялі, аплявалі іх табé нязваныя госьці, мучыцелі тваé — гора ды крыўда! Агляніся, Сымоне! Успомні, разваж усё! Успомні матку, сястру свою ўспомні, га! і тую вяроўку, на каторай бацька твой павéсіўся! (Шыбка выходзе).

ЗЬЯВА V.

ТЫЯ-Ж без НЕЗНАЕМАГА.

СЫМОН (як-бы збудзіўшыся). Ах! Ен выйшаў ужо! (Хоча бέгчы за Незнаёмым).

МАРЫЛЯ (хапаючы за руку). Сымонка! куды ты, дзёткі?

СЫМОН. Пусьцёце, мамка! Я хачу папытацца, у якім мéйцы той сход склікаецца?

МАРЫЛЯ. Ня трэба! Ня йдзі! Нашто ён табé? Я цябé прашу, дзёткі, астанься!

СЫМОН. Я толькі папытаюся, і вярнуся назад.

МАРЫЛЯ. Ня вéдаеш дзе, і ня трэба! Нашто табé гэны сход страшны? Я ня пушчу на яго цябé! Ня пушчу!

СЫМОН. Мамка, пусьцёце, я толькі давéдаюся і больш нічога!

МАРЫЛЯ (віснучы Сымону на шыі). Усё роўна — ня трэба! Там згуба твая і наша. Ах, Божухна мой! Чаго яго гэтага шалёнага клікача прынясла сюды? Што яму трэба ад нас? Няшчасьце за няшчасьцем так і йдзё на бéдную маю галаву! (Плача).

СЫМОН. Чаго плачаш, мамка? Яшчэ-ж нічога такога страшнага ня сталася. Ня плачце, мамка! Калі ўжо так хочаце, дык не пайду і пытацца навет.

МАРЫЛЯ (апускаючыся на зямлю). Дабіваеце мянё! Зусіх старон дабіваюць! Жыцьцё, якое ёсьць, адбіраюць. Кара Божая звалілася на ўвесь род наш. Ах, ты долечка мая няшчасная!

СЫМОН (адыйшоўшыся ў старану). А ўсё такі мушу даведацца, дзе гэны сход склікаеца, каб там і няма ведама што! И трэба-ж было мнё не папытацца ў яго? Ці не сказаў ён толькі часам Зосі гэтага? (Да Марылі). Мамка! дзе Зося?

МАРЫЛЯ (відавочна манячы). Бог яе ведае? Нейдзе выйшла. Мусіць ці не пайшла ў грыбы.

ДАНІЛКА. Я ж табе, мама, казаў! Зоська пайшла... (глянуўшы на матку не дагаваравае).

СЫМОН. Куды пайшла?

ДАНІЛКА. А мусіць у грыбы, як мамка казала, я ня ведаю.

СЫМОН. Маніш! Добра ведаеш, а толькі ня хочаш казаць. кажы! а то...

МАРЫЛЯ. Нашто яна табе? Найшла і прыйдзе. Ці ж першы раз.

СЫМОН. Першы, ці ня першы, а сягонняня я мушу ведаць, куды пайшла. (Прыступаючы да Данілкі) Кажы, шэльма, а не — то біць буду!

ДАНІЛКА. Я-ж табе кажу, што ня ведаю. А біць мячэ ня маеш права: на тое маці ёсьць.

СЫМОН. Яшчэ ён, жаба, будзе са мной абрывацца! Калі пытаюся, то мусіш скказаць. Я старэйшы за цябэ, і ніякі прыблуда, а брат твой.

ДАНІЛКА. Хоць ты і старэйшы, хоць ты і брат мой, а ўсё роўна, калі і ведаю, то не скажу! Што-ж ты са мной зробіш?

СЫМОН. Выбрашаць усё, аж міла будзе, як юху гаду спушчу!

МАРЫЛЯ (да Сымона). Кінь ты да яго чапіцца! Што з табой сягонняня зрабілася?

СЫМОН. Калі пытаюся, то няхай кажа! (Да Данілкі). Ну! Чуеш, ці не?

ДАНІЛКА. А як-жа! Чую! Нашто-ж у мянé вушы?

СЫМОН. Ну дык кажы! А не — то, як бачыш душу з цябé выматаю!

ДАНІЛКА. Не скажу!

СЫМОН. Скажаш!

ДАНІЛКА. Хоць зарэж!

СЫМОН (хапаючи сякéру). Кажы, вужака! а то, як стой, на дробныя кусочки іскрыпку пашчапаю!

ДАНІЛКА (хаваючи пад сябé йскрыпку). І іскрыпкі ня дам шчапаць, і не скажу!

СЫМОН (вырывае з пад Данілкі йскрыпку і хоча сеч). Скажаш?

ДАНІЛКА (кідаючися к Сымону на калéньне і цалуючу рукі). А братачка, а родненъкі! Пасячы ляпéй мянé самога на дробныя кусочки, а йскрыпкі не чапай! Богам пябé прашу!

МАРЫЛЯ (адцягаваючи Сымона). Ці не асшалéў ты сягоньня!..

СЫМОН (баронячыся ад Марылі). Адчапіся, Мамка! (Да Данілкі, замахаваючися тапаром над іскрыпкай). Кажы!

ДАНІЛКА (éнчучы). Сымонка, братачка! Не сячы! Ляпéй мянé забі, зарэж, што хочаш зрабіса мной, а іскрыпачкі не чапай! Другой такой за ўсё жыцьцё не зраблю.

СЫМОН (ізноў замахаваючися тапаром). Пасяку на дробныя шчэпкі! Кажы!..

ДАНІЛКА (припадаючи галавой да іскрыпкі). Сячы па маёй шыі, а іскрыпачкі не чапай! Але ўжо скажу, скажу табé, дзе яна!..

МАРЫЛЯ (ухапіўшыся за сякéру). Давай мнé сякéру! Давай сякéру! я сама табé скажу, дзе Зоська. (За спэнай шум; чуваць Зоськін голас: „Пусьцéце мянé... Я сама пайду. Пусьцéце“. Двоес дворных людзей уводзяць на спэну Зоську з завязанымі назад рукамі).

ЗЬЯВА VI.

ТЫЯ-Ж, ЗОСЬКА і ДВОРНЫЯ ЛЮДЗІ.

АДЗІН З ДВОРНЫХ ЛЮДЗЕЙ. Хацёла каля палацу павесіцца, дык сказалі звязаць і сюды прывесьці!

ЗОСЬКА (хочучы вывалніць з вяровак рукі, у страшным мучэнны). На што рукі звязалі? Мамачка, браточки, зымлуйцеся, развязжэце!! За што так пакаралі?!

(Марыля, Сымон, Данілка застываюць у сваіх позах ні то зьдзіўленыя, ні то перапужаныя. Дзёці падбягаюць і туляцца да Зоські. Дворныя людзі выходзяць).

(Памалу апускаецца заслона).

АКТ ПЯТЫ.

Час — каля Усіх Святых. Вечар. Цёмна. Глуха.
Заводзе вёцер.

ЗЬЯВА I.

МАРЫЛЯ-ДАНІЛКА-ДЗЕЦІ.

ДАНІЛКА (увеся час выводзячы з перарывамі на сваёй скончанай іскрыпцы сумную мэлёдью). Мамка, уцякайма адгэтуль, а то ўжо і мнé трудна вытрываць: так тут халодна, цёмна, страшна!

МАРЫЛЯ (грэючыся з дзяцьмі каля вогнішча). Як Сымон скажа, так і будзе, нічога я ў гэтым сваёй воляй парадзіць не магу.

ДАНІЛКА. Усё Сымон, ды Сымон! Ці-ж без яго, дык і абыйсьціся ня можна. Я-ж на што ў цябе?

МАРЫЛЯ. На што? Пішчэць толькі на йскрыпцы, ды і ўся з цабé тут рада і парада! Як цяпер во пішчыш, ды пішчыш, хоць вушы затыкай.

ДАНІЛКА. А ўсё такі скажы, мамка, праўду: у гэтай іскрыпцы лέпши голас, як у тэй, што раней у мяне была?

МАРЫЛЯ. На тэй гудзéю, як авадзéнь, і на гэтай так сама выводзіш нейкае нешта паўтара людзкога. Знайшоў калі музыкаі займацца! Жалоба па бацьку яшчэ не адыйшла, з Зоськай такое няшчасце прылучылася, а ён—на, табé! На іскрыпцы выігryвае

ДАНІЛКА. Мамачка, я-ж нічога вясёлага і няйграю, а ўсё такое, як сама чуеш, што і па нябoшчыках ня грэх галасіць. Жалобная музыка, бачыш у мяне выходзе, а не якая другая.

МАРЫЛЯ. І толькі больш жалю задаёш, ажно толькі сэрца на кускі разрываеца. Думак сваіх не магу ў парадак прывясьці.

ДАНІЛКА. А якія там думкі? Узяў пастанавіў раз кінуць гэта бяспрыпыннае прыпынішча, нудык і што тут мэзгі думкамі сушыць. Сабраў сваё мінаткі ды, дай Божанька ногі і здароўе!..

МАРЫЛЯ. У цябэ ўсё проста з моста, а клёку ў галавé і за грош ня маеш Ну, мы няхай сабé пойдзем — добра! А Сымон, Зоська? Як па твойму здаёцца: вырачыся мы іх павінны? Што?

ДАНІЛКА. Няхай і яны з намі йдуць. Ці-ж ім хто не дае.

МАРЫЛЯ. А калі ня хочуць?

ДАНІЛКА. Дык іх аддзяліць трэба, калі ім кепска з намі жыць і калі цябэ ня ўмёюць слухаць.

МАРЫЛЯ. На што іх аддзеляваць! Яны самі даўно ўжо аддзяліліся ад нас, але толькі я—матка—ад іх не магу аддзяліцца і пакінуць іх тут без ніякага парадку і ладу. Ды што ты, дурнёнькі разумееш у гэтых?

ДАНІЛКА. Я толькі тое разумею, што ўцякайма адгэтуль, мама, ды ўсё тут! Есьці няма чаго, хаты няма, скора зіма будзе, съюжа, сънег, мароз... Бр! Аж цяпер усяго да костачак холадам пераймае, як шпількамі зялёнымі. Замерзнем, мамка, запраўды замерзынем. На ледзякі абэрнемся, як Сымон казаў. А я не хачу быць ледзяком, бо як тады буду я на йскрыпачцы сваёй іграць? То-ж пальцы напэўна зусім падубянёць, ды йскрыпачку мароз пашчапае. А такая звонкая ўдалася, такая звонкая!

МАРЫЛЯ. Алé-ж Сымон, Зоська!..

ДАНІЛКА. Як Сымон ня хоча з гэтым няшчасным папялішчам расстацца, то і Бог з ім! Без яго дадзём сабé раду.

МАРЫЛЯ. То што-ж з таго? Алé-ж ён і нас не адпускае?

ДАНІЛКА. Дык ціханька ўцячом ад яго, сягоння ўцячом. Пакуль ён вέрнеца, то нашага і съледу не астанецца. Гэтага свайго сходу, што той дурны з вéхай начоўп яму, можа і бяз нас шукаць,

аж надта можа! Усё-ж роўна мы яму шукаць не памагаем.

МАРЫЛЯ. Казаў-жа, што ўжо на сълед напаў, і скора ўсё скончыцца. Неўзабаве ўсю гаспадарку да ладу прывядзé.

ДАНІЛКА. Чакай баба Пятра—будзеш сыр ёсці! Яму ў галавé ўсё да гары нагамі перавярнулася, а мы слухаць мусім і чакаць нейкае злыяды, апошняга канца свайго.

МАРЫЛЯ. Ну, а Зоська?..

ДАНІЛКА. Я Зоську ўгавару, і яна пойдзе з намі. Даліпан—пойдзе! Я Зайграю ёй тую музыку, што паніч высьвіставаў, як у нас быў,—яна заслушаецца і пойдзе аж міла, куды я толькі з іскрыпачкай пайду.

МАРЫЛЯ (глуха). Куды-ж мы пойдзем? З чым? Па што?

ДАНІЛКА (горача). Самі з сабой пойдзем: ты з малымі, я—з іскрыпачкай. У съвёт, мамачка, па хату і хлеб пойдзем. Я буду іграць, ты пляць, а малын сваім плачам памагаць нам будуць! І такую вандроўку пачнём, якая яшчэ нікому і ня сънілася! Ад вёскі да вёскі пойдзем, ад двара да двара — аж у вялікі горад зойдзем, кажуць ёсьць такія гарады, ці мэсты, дзе дамы ўсё чисты, як пέчы—з цэглы мураваныя, а ні роду там шмат, шмат! Цэрквы там золатам пакрыты, а ў цэрквах вялікія і маленькія Божанькі стаяць і вісяць. Дарагое каменьне з іх адзéжак і каронаў так і капае на зямлю, буйна, як сълёзы падчас, ці град з неба. А народ к ім, гэтым Божанькам ідзé і йдзé, як вада плывé. Ад усялякіх болесцяў вылечываюцца, ад няшчасцяў збаўляюцца, долю сабе лепшую вымаліваюць. Такія там, кажуць, мамачка, цуды творацца. Цалуючы рукі Марылі). Дык уцякайма адгэтуль, мамачка! Там будзе нам усім хораша і вёсела. Уцякайма! Ды на што-ж ты, мамка, торбачкі шыла?!

ЗЬЯВА II.

ТЫЯ-Ж і СТАРАЦ.

СТАРАЦ. Слава Хрысту, добрыя людзі!

УСЕ. Слава! Слава! І цяпёр і на вёкі вякоў!

СТАРАЦ. Што гэта ў вас парабілася, пані гаспадыня? То ж як вясной быў я ў вас, ня так гэта мясціна выглядала?

ДАНІЛКА. Яна ўжо і тады так сама выглядала, толькі тады яшчэ ў кучы трымалася, а цяпёр разсыпалася.

СТАРАЦ. Але, але, бачу! А дзе-ж яшчэ ваша сямейка? — Было-ж балéй.

ДАНІЛКА. І тады, дзéдка, такая самая была наша сямейка, толькі, як сядзела ў хаце, дык балéй яе выглядала.

СТАРАЦ. Але, але, вёдаю! Гняздо раскідалася і птушкі разьбёгліся, которая дзе-куды. Вёдаю, вёдаю! Сам я з такога гнязда.

МАРЫЛЯ. (Падаючы хлéба кусок). Сядайце, дзéдка, і памалéцеся за грэшную душачку Лявона.

СТАРАЦ. (Зьдзiўлены). Што, пані гаспадыня? Памёр твой чалавéк?

ДАНІЛКА. Але, дзéдка! Тата ня вытрываў, узяў ды павéсцiўся.

СТАРАЦ. Вéчны пакой! Вéчны пакой яго душачцы! (Моліцца).

МАРЫЛЯ. Адкуль-жа гэта дзéдку Бог прынёс да нас?

СТАРАЦ. З съёту, пані гаспадыня! З далёкага съёту валакуся, Хэ-хэ-хэ! З съёту ў съёту плятуся. І так кожны дзéнь і кожную ночку, калі дзе не начую.

ДАНІЛКА. Мусіць вялікі, дзéлка, съёёт гэты? Ці канéц яму ёсьць дзе, ці няма? Я ні ў каго не магу гэтага давéдацца.

СТАРАЦ. Ох, вялікі съёёт, мой сынку! Куды я толькі не хадзiў відзé канца яму не знайшоў, вябачыў і ня чуў. Можа дзе і ёсьць яму канéц — ды пэўне, што ёсьць, бо адкуль жа бы вётры нам Бог пасылаў ды лёта і зіму, цяпло і холад?

ДАНІЛКА. Мусіць добра жыць на гэтым съвёце вялікім? Я ўжо мамцы казаў, што добра.

СТАРАЦ. Там добра, дзе нас няма. Але мнё, у майм жабрачым палажэнні, усюды ня кёпска. Што мнё там, сынку, нягоднага можа быць? Ізі сабе куды вочы глядзяць, ані мнё хата свая затрымлівае, ані мянё радня звязавае, ані мянё зямелька свая к сабе цягне! Цэлы съвёт — хата мая, усё людзі — радня мая, уся зямелька — поле маё р'днае. Усюдах што колечы ды сваё знаходжу: ці кусочак хлеба, ці куток цёплы для начлёгу, ці толькі так добрае слова — і за гэта дзякую Богу! Іду сабе ды йду. Ні нац чым не трасуся, нічога бараніць ня маю: усё багацьце са мною ў гэтых торбах — гэтыя а. рапічны хлеба, ды часам які кусочак сыра, ці сала. І што балей трэба мнё? Добра мнё так. Смачна ём, спакойна сплю. Вéдаю, што не акрадзé мянё злодзей, не аграбе разбойнік. Усюдах ласку мою — за душачкі жывыя і змарлыя маліцца просяць. Вéдама, ня ўсё мянё ахвотна прыймаюць і любяць мянё, але гэта найбалей такія, дзе сабак многа і дворні ўсялякае, — туды ж і заходзіць я не стараюся. А так — усюдах добра на съвёце, мой сынку, усюдах!

МАРЫЛЯ. Мо' і праўду, дзéдка, кажаш, што табé ня цяжка жывецца на гэтым съвёце, але ў нас тутака дужа дрэйна. Як пайшло ад вясны няшчасьце за няшчасьцем, дык і радачкі з нікуль ніякае нямашака.

СТАРАЦ. Вéдаю, пані гаспадыня, вéдаю.

МАРЫЛЯ. Як бачыце — хату нашу раскідалі. Лявонка мой — як табé ўжо Данілка казаў — не перажыў, вéчны пакой, гэткае несправядлівасці, і руکі без пары сам на сябе наложыў.

СТАРАЦ. Вéдаю! Важны чалавéк быў — гаспадарны і справядлівы быў. Колькі раз я не заходзіў, заўсёды вока на мянё добрае мяў. Вéчнае яму спачываальне і няхай зямелька для яго лёганькай будзе, а Бог найвышэйши пляму з яго душачкі здойме, што наложыў сам на яé з роспачы.

МАРЫЛЯ. Вéчнае яму спачыванье! А Зоську нашу так сама зналі, дзёдка? Такая дзяўчына была!

СТАРАЦ. Знаў, пані гаспадыня! Чаму ня знаў?.. Не адзін раз мяне і хлебам дарыла, і вадзічкі ў смагу давала. Апошні раз, як у вас быў, квётачак навет мнé дала,—за панічова здароўе прасіла маліцца. Добрая дзяўчынка была. Хай Бог Міласэрны за тое долечку ёй шчасльвую пашле!

МАРЫЛЯ. Ох, дзёдка мой! Не на радасць і на пацеху яна ў мяне гадавалася. Дастьціпная вéльмі была, і нейкая як сама не пры сабе. А з вясны, як прыйшло нéшта ёй у галаву, як стала ў двор бéгаць, як стала, дык цяпёр як-бы не пры сваім розуме асталася.

СТАРАЦ. Вéдаю я гэта! ох, чаму ня вéдаю? Моладасць яé згубіла, ды каго яна ня згубіла.

МАРЫЛЯ. А Сымонка мой так сама ці з розуму зышоў, ці хто яго знае, што з ім робіцца. Хочь забі яго—саступіць адгэтуль ня хоча і рам нікому волі не дае, ня глядзячы на тое, што ўжо апошні суд за гэту зямлю адбыўся і мы на ім прайграли. Ды яшчэ другая бяда з маім Сымонам прылучылася: прышоў сюды нейкі шалёны чалавек і нагаварыў яму аб нейкім смоку і зборышчы,—дык цяпёр по-начы ходзе і зборышча гэнага шукае, не на дабро шукае! Ужо сталі яго і цемняком усё называць. Можа і запраўды ў цемнякі запісаўся—хто яго вéдае? Сама я ніяк і розуму ня прыстаўлю. Ці на чулі вы, дзёдка, чаго аб гэтым сходзе?

СТАРАЦ. І чуў і ня чуў, і нічога сам добра ня вéдаю, ды хто яго ўсё разъярэ, як съледна. Цяпёр такі на съвёце між людзьмі несупакой расьцé, што ня дай ты, Божачка! Дык можа дзе і зьбираецца гэна зборышча, але дзе—нічога я ня вéдаю. Шмат чутак усялякіх, як і заўсёды ходзе паміж жывымі, шмат аб чым і добра і благога гаманяць, але што з гэтага ўсяго гоману выйдзе — ніхто акуратна не згадае. Слабы сталі цяпéraшнія людзі: кéпскія вочы маюць, каб усё, як належыцца, бачыць мі, кéпскія вуши маюць, каб кожны шорах пачуць, і згадаць адкуль вéцер прыхільны вéе, і кéпскі ро-

зум маюць, каб ім раскумёкаць усё чиста дзе да-
бро іх чакае, а дзе зло. Так, так, пані гаспадыня!
Слабы людзі. Навет якую маюць сілу, дык і таё ня
хочуць выказаць. Нéйкі сон і страх усіх аплутаў.

ДАНІЛКА. Праўда, дзéдка! Мне тут вéльмі
страшна, але каб спаць хацёлася тутака на хола-
дзе, — дык гэтага не скажу.

СТАРАЦ. То чаго-ж сядзіцё на гэтай руіне,
калі вам тут страшна? Чаго чакаецце?

ДАНІЛКА. А ўсё-ж чакаем, пакуль Сымон
сход той знойдзе.

МАРЫЛЯ. Падзéцца няма дзе!

СТАРАЦ. А дзе я падзялюся? Дзе пяты, дзесяты
падзяецца такіх, як я, як многа другіх падобных мнё?

ДАНІЛКА. Ну, мéйсца гэтага то я яшчэ ўсё
такі добра ня вèдаю!

СТАРАЦ. Як пойдзеш, Сынку мой, у сьвёту,
то давéдзешся. Днём сонейка съцёжку пакажа, а ноч-
кай—шлях млéчны на нéбе. А ісьці будзе лёгань-
ка-лёганька, бо вéцер будзе цябé падганяць. І так
будзеш шукаць ды шукаць таго мéйсца, аж пакуль
ня зноўдзеш вéчнага спачыванья.

ДАНІЛКА. А як хмарна будзе ды з дарогі
саб'ёмся,—хто тады пакажа?

СТАРАЦ. Добрыя людзі, мой сынку, добрыя
людзі. А ісьці вам трэба адгэтуль.

ДАНІЛКА. Ды я ўжо мамцы казаў аб гэта
самае, але ўсё ўпіраецца яшчэ.

СТАРАЦ. Нічога, пані гаспадыня, тут ня вы-
сядзіш. Скінь пыху з сэрца ды йдзі адгэтуль. Не
спадзéйся на помач сына—ён ужо далёка ад цябé
з сваймі думкамі і ня скора к табé з імі вéрнец-
ца. Съцёжкі ваншы разыйшліся і зойдуцца толькі
тады, як ён, пабываўшы на tym зборышчы, якога
цяпёр шукае, — вéрнецца к табé славай акрыты.
А цяпёр не чакай на яго і думай сама аб сабé.
Бачыш—якая гэтая асéньняя ночка страшная, а ты
тут адна з сваймі малымі і гэтым няшчасным музы-
кай, што ігрой сваёй да сълёз толькі даводзе... Час,
птушка-маці, зьнімацца з гэтага раскіданага гняз-
да, каб астальных сваіх дастак убараніць ад благіх

ястрабаў, ад якіх сілачкі ты ня мέла ўбараніць свайго Сымонкі і Зоські! Скінь пыху з сэрца, на- бярыся адлагі. забірай гэтых з сабой і йдзі, ідзі, куды чоті панясуць, куды вочы твае глядзець будуць!

МАРЫЛЯ. Ды я ўжо з самае вясны торбачкі для ўсіх шыла, і шмат, шмат іх пашила! Але Сымон, Зоська!.. Як-жа мнé пайсьці бяз іх?

СТАРАЦ. Ня бойся, пані гаспадыня! Яны, ка- лі ня знайдуць таго, чаго шукаюць, каб у тваю хату шчасце прынесыці, то вèрнуцца к табе тым самым шляхам, якім ты ад іх адойдзеш. Такі ўжо парадак на съвёце паміж намі людзьмі.

ДАНІЛКА. Ну, і добры ж гэты парадак: пры- мёрам, я пайду шукаць грыбоў у лес, а вярнуся адтуль толькі з галінай асінавай.

СТАРАЦ (цятнучы далей). Твой сын цяпёр можа навет шукае таго, чаго і ня згубіў, але мусіць шукаць і павінен. Ганьба таму чалавеку, што рукі апусьце, як пярэвяслы, і чакае пакуль сама доля к яму прыдзе ў хату і папросіцца, каб прыняў яе з ласкі свае! Ганьба таму, хто вочы на ўсё заплюшчыўшы будзе ісьці ўцёртай здавён съцёжкай ня- прауды, думаючы, што іначай быць ніколі ня можа, і што не ў яго волі зъмяніць стары парадак бязсумлённага жыцьця! Ганьба таму, хто радзіўшыся ў ярме, валоча яго пакорна, як вол стары, не парываючыся навет хоць начас выпрагчыся з гэтага ярма, паганячага пачуцьцё яго чалавечасе! Ганьба такому! Нам старым іншая рэч: мы ня жывём, а толькі дажываем. Маладыя-ж мусіць нéчага шукаць, нéчага дабівацца.

МАРЫЛЯ. Дзёдачка! Не зразумéлія рэчы для майго жаноцкага разуму ты кажаш. Але ўсё-ж та- кі, як бачу, нездарма я торбачкі шыла, ох, не здарма!

СТАРАЦ. І сын твой калісь гэтага не разумеў, а можа і цяпёр не разуме. Але прыйшла па- ра, выбіла такая шчасная, ці няшчасная гадзіна, і прабудзілася ў яго думка вялікая, важная, што так далей быць ня можа, як ёсьць, што яго штосьці пацягнула к нéчаму ніявéдамаму, але съвётламу і радаснаму, ну, і перавярнуўся ўвесь стары лад

у яго бéднай галавé. Тваé пéсьні і казкі, што пя-
яла і гаварыла яму каліс над калыскай, шмат
у гэтым памаглі. Дык не пярэч-жа і далéй свайму
сынку ісьці тэй дарожкай, якую ён сам сабé аба-
браў і йдзé цяпёру.

ДАНІЛКА. Ды мамка яму нічога не пярэча,
але ён сам сабé пярэча і нам не даé ніякага ходу,
каб як з гэтае пусткі на съвёт божы выбрацца.

ЗЬЯВА III.

ТЫЯ-Ж і ЗОСЬКА.

ЗОСЬКА (уходзе, штось сумнае напываючы;
у зрэбнай спадніцы і кашулі — без капитана, грудзі
расхрыстани, валасы распушчаны і спадаюць па пля-
чох, на галавé з пасохшага лісьця вяночак).

СТАРАЦ (адступаючы ў старану з мімавольнага
пералугу). Хто гэта такі?

МАРЫЛЯ. Ці-ж не пазналі? — Зоська наша!

СТАРАЦ Божа! Божа! Што з яé асталося?

ДАНІЛКА. Толькі цéнь ды вянок з лісьця!

ЗОСЬКА (разглядаючыся). Хто тут? Чаго вы
назыбіраліся? Разлучыць мяне хочаце з ім? Га?
Ха-ха ха! Не на такую напалі. (Да старца). А ты,
сівы, чаго сюды прыйшоў? Можа вéсьці добрыя
принесіш ад майго таты, або ад майго міленькага?
Ня бойся — кажы! Я ўсё вéдаю!.. даўней нічога
ня вéдала, а цяпёр, ах, як вéдаю! Тата мой у па-
лацы засéў і пануе там: шмат слуг яму служыць,
і скарабаў усялякіх шмат мае. Пасаг мнé вялікі
дасыць, ох, які вялікі!—сто, тысячу, міліён. А толь-
кі, на што ты, татачка, майго мілењкага выгнаў
з палацу, што аж за морам апынуўся? Пакінуў
мяне мой ненаглядны, праз благіх людзей алрокся
свæ русалачкі з васільковымі вачамі. Ха ха-ха!
Але я сама к яму пайду. Праз быстрый рэчкі,
праз шчырыя бары, праз сухія пяскі паплыву
к яму, як мéсяц па нéбе плыў! (Садзіцца і капаец-
ца ў вогнішчы).

СТАРАЦ. Страшныя рэчы творацца ў вас,
пані гаспадыня!

МАРЫЛЯ. Ад маладзіковае суботы ўжо яна
такая! трэці тыдзень праходзе.

ЗОСЬКА (устаё і ходзіць па спэне). А вы вон
адгэтуль усё, вон! Аа! Вéдаю! — На вясёльле маё
сабраліся! Не хачу я вас, груганоў чорных, —
у мяне іншыя госьці будуць. (Да старца). Праўда
стары, — іншыя? Маўчиш! Ну, як сабе хочаш!
А я скажу, хто ў мяне будзе: зоркі з неба залатыя
зъблюцца, месяц срыбы прыплывé, вобалачкі
святлыя зыйдуцца, і будуць яны ўсё гуляць на
май вясёльлі так вéсела, так скочна! А вéцер
іграць маё вясёльле будзе, зычна йграць будзе, як
ён у лесе часам умее, як ён у аязродах часам
іграе! (Да Данілкі). Пакажы мнé зараз, малазéнькі
музыка, як вéцер іграе! (Данілка іграе жаласьліва-
нулную мэлёдью, Зоська круціца па спэне і прыпявае).

Вéцер іграе, зорачкі скачуць,
Месяц між імі лад водзе;
Радасна хмаркі бёлыя плачуть,
Мілы мой кажа усім — годзе!

(Водблеск ад пажару асьвéчавае спэну. Зоська, напя-
ваючы ўсё, час нейкі круціца па спэне ў пажарным
святлe. Данілка іграе).

УСЕ (апрача Зоські). Ах, пажар нéдзе!

МАРЫЛЯ. Як-бы з стараны двара агонь б'ё!

СТАРАЦ (хрысьцячыся). Скараньне Божае ва-
ліцца на гэтую зямлю ияшчасную! Тут варыятка
скача, а там з дымам штось ідзé.

ДЗЕЦІ. Нам страшна, ма'ка!

ДАНІЛКА. Уцякайма скарэй адгэтуль, а то
яшчэ і наш дом загарыцца!

ЗОСЬКА (перастаўши круціца). А! Як відненъ-
ка! А я думала, што ўжо ночка наступіла і мнé
трэба к майму саколіку зъбірацца. (Разглядаючы).
Чаго-ж я дурная длякаюся? Гэта-ж ён тут!
Тут мой карапеўч ненаглядны! (Паказаваючы
на дзёрава, на каторым абраз вісіць). Во дзе ён!
Во! Адзін, як сиротка, стаіць і чакае пакуль

я, яго зорка нябесная, к яму не падыйду. Ужо іду, ужо іду, маё сонейка мілае! (Падыйходзе і абы́мае лзéрава, прытуліваючи твар свой к яму). Выбачай, саколік, што так позна прыйшла я к табé сягоныя! Вялікую дарогу мусіла перабыць. Гадзіны на мянé сыкалі, ваўкі вылі, начніцы і совы пужалі, але прыцягнулася к табé. Ночка ўжо мінулася і Божы дзянёк, бачыш, кругом зіяе. Прытулі-ж мянé к сабé, добры мой карапеўічу! Сагрэй маё грудзі дзявочыя: яны вельмі азяблі — халодна ўжо, бачыш становіщца на съвёце! Не гані мянé ад слебé, як той мянé адагнаў і сам за мора ўцёк. Ты інакшы! Ты хоць і той, але ня той. У цябé, чую, сэрца б'ёцца, а ў таго ў грудзёх нейкі камень хрусьцéў; у цябé вочкі, як зоркі, съвёцяцца, а ў таго, як галодныя вужані паглядалі; тваé ручкі абы́ймаюць, як матка дзіцянятка ў калысцы абы́ймае, а той як зялёнымі абшугамі съціскаў мянé; той гаварыў, то як крумкач над непахаванымі касціямі крумкаў, а твой голас ліёцца, як на жалéйцы песяня вясною... Прытулі-ж мянé, саколе мой любы, і не выракайся балéй карапеўны сваé! (Апускаеща каля дзéraва і задумаўшыся сядзіць пры ім).

СТАРАЦ. Пайду я ўжо ад вас, добрыя людзі. Вялікім горам і зыніштажэннем қожны тут куток ваш напоўнен. Шчаслівейшую долечку пашлі вам, Божа! Бывайце здаровы! Слава Хрысту!

ДАНІЛКА (усхапіўшыся). Дзéдочка, забірайце і мянé з сабой! А то яшчэ раз як здарыцца гэтая ночка з пажарам, то я зусім памру з страху.

СТАРАЦ. Як хочаш, сынку мой. Мéйсца хопе нам. Можаш ісьці.

МАРЫЛЯ. Не адходзьце, дзéдка! Надумалася і я ўжо: пойдзем усé з табой. Сілачкі маé не хапае далéй тут гібёць.

СТАРАЦ. Добра, пані гаспадыня! Добра! І табé мéйсца мала ня будзе.

МАРЫЛЯ (да дзяцей). Ну, дзёткі! Пэра зьбірацца ў дарогу! Дзе толькі торбачкі? (Находзе торбы і начэплівае іх дзёцям, Данілку і сабé, старац па-

магае). Вось гэтая мёнышынкія вам, малыя, а гэту, трохі большую, табé, Данілка.

ДАНІЛКА. (Надзéўши торбу). Вось як лоўка цяпнер будзе! У руках іскрыпачка, на пляcoh торбачкі — гуляй душа, колькі ўлéзе!

СТАРАЦ. Што-ж? Не здарма людзі панцераў і малітваў змалку яшчэ вучашца. Каму-небудзь, ды пад старасць прыгодзяцца. Аб торбах не павінны забывацца навет і тыя, што на пасадах сядзяць.

МАРЫЛЯ. (Надзяваючы на сябé торбу). Ну, гэтыя самыя большыя на мянé якраз падыйдуць! (Глянуўши на Зоську). Папрабую і на яé надзéць, а нуж з намі пойдзе. (Падходзе да Зоські і хоча надзéць торбу). Зоська, пазволь, — надзéну гэта на цябé, ды пойдзем разам!

ЗОСЬКА (павёўши мутнымі вачымі). Што?.. Куды?

МАРЫЛЯ. Надзéнь, Зоська, гэтая торбачкі! Надзéнь, дачушка мая. (Хоча сілай надзéсь).

ДАНІЛКА. Не спрачайся, Зоська, ды пойдзем! Я табé зайграю панічову музыку.

ЗОСЬКА (усхапіўши з зямлі і баронячыся). Што? на мянé торбы хochaце надзяваць! Га! А вы вéдаецце, хто я такая? Вéдаец? Я карапéўна! Я — ўся-уладная пані гэтае зямлі ўсей чыста! — гэтых загонаў, гэтых лугоў, гэтага лесу! Ха-ха ха! А яны мянé ў торбы, як жабрачку, хочуць прыбраць! Я ў кароне, бачыце, хаджу. Сярпы мае сталёвыя дабро цэламу сьвéту жнүць, а палотны мае шаўковыя цэлы сьвéт адзяваюць, а яны ў торбы мянé хочуць прыбраць! Проч, бязстыднікі! (Зрывае торбы і кідае на вогнішча; сама апускаеца калия дзéрава).

МАРЫЛЯ (адкінуўши торбу ў старану з агню). Ня хochaш, і ия трéба! Не ў маёй ужо моцы з вами вайну вясьці. А торбачка гэта хай астанеца тут: можа Сымону прыдасца.

СТАРАЦ. Што-ж, пані гаспадыня, — гатовы ужо ўсé!

МАРЫЛЯ. Ужо, дзéдка! Можам ісьці.

ДАНІЛКА. Уцякайма, дзёдка, бо і я ўжо гатоў. А Зоська дагоне нас: не чапайце толькі яé. Цяпёр-жа можа запяём усé разам на адходнае.

СТАРАЦ. Святую песьню хоць калі ня грэх запéць.

МАРЫЛЯ (ла Зоські). Зоська, як апомнішся, прыходзь з Сымонам да нас! (Старац ідзé напéрад, за ім — Марыля з дзяцьмі па бакох, а за Марылляй — Данілка. Усé пяюць „Лазара“, — Данілка іграе; пе́йкую мінуту іх песьня чуваць за сцэнай, пасъля паволі замірае!)

ЗЬЯВА IV.

ЗОСЬКА адна.

ЗОСЬКА (як-бы прасъвятлéўши, паказаваючы рукамі). Ха-ха-ха! Там пажар, гэтыя, як пагарэльцы, з торбамі пайшли!

ЗЬЯВА V.

ЗОСЬКА — СЫМОН.

СЫМОН (шыбка ўходзе з стараны пажару, тримаючы ў руцэ запаленую галавéшку. Разглядаючыся). Пайши!.. Не пачакалі мячé яшчэ хоць трохі. А так ужо ўсё наладзіў. (Угледзіўши Зоську.) Адна Зоська асталася! (Да яé). Што ж ты робіш тут адна? Пойдзем са мной!

ЗОСЬКА (прыглядаяючыся). Гэта ты, Сымон?

СЫМОН. Я, Зоська! Уставай хутчэй, сястрыца, ды пойдзем, бо кожная мінuta цяпér до-рага!

ЗОСЬКА. Куды пойдзем? Па што?

СЫМОН (паказаваючы галавéшкай у праціўную старану ад пажару). На вялікі сход! Па Бацькаўшчыну!!!

ЗОСЬКА (падымаючыся з зямлі). Аа!.. (Сымон бярэ яé за руку і абое нікнудь у цемнаце.)

ЗАСЛОНА.

Янка Купала.

Акопы 4/IX--1913 году.

1964г.

Бел. эдзей
1994 г. м.

Цана 3 рублі.

Склад у „Беларускай Выдавецкаі Таварытва“: Вільня, Вастрабрамская, № 9.



B000000248 126 1